

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 88 (6064) | 17 красавіка 1938 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

Заклучны канцэрт дэкады азербайджанскага мастацтва.
Аб ходзе выбараў кіруючых партыйных органаў на Украіне. Пастанова ЦК КП(б)У.
Паслядзёнае Савета Народных Камісараў Саюза ССР.
«Мы ведалі, што за намі стаіць вялікая радзіма». (Шірма каманды парахода «Кунце цэстрой»)
Злет стаханавцаў дзяржаўнага гандлю.
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:
Н. Шафрану — Гарком партыі самаўхіляе ад кіраўніцтва выбарамі.

Г. Вярхоўскі — Не было ўвагі палітычнаму выхаванню моладзі.
С. Ляснеўскі — Аказваць дапамогу таварышам, вылучаным на адказную работу.
М. Астапенка — Павышаць якасць партыйнай прапаганды.
З. Ларысаў — У баку ад гаспадарчага жыцця фабрыкі.
АРТЫКУЛЫ:
М. Волгін, П. Ермаў — Тэзіс барацьбы і перамогі. 21 год з дня апублікавання Красавіцкіх тэзісаў В. І. Леніна.

Е. Тэйнін — Наркамзём не змагаецца за высокі ўрадавы.
М. Краснакуці — Узоры стаханавцаўскай работы. Перад дзяржаўнымі экзаменамі.
ЗА РУБЯЖОМ:
Перад сесіяй Савета Лігі нацый.
Прывітанне Эрнсту Тэльману.
Паслядзёнае прэзідэнта Рузвельта.
На франтах у Іспаніі.
Аўстрыя пад фашысцкім ботам.
Японская ваеншчына рыхтуе новыя прававаці на граніцы.

ВЫБАРЫ ПАРТОРГАНАЎ У АРМЕЙСКИХ БОЛЬШЭВІКОЎ

Партыйныя арганізацыі часцей БВА ўсёй Чырвонай Арміі ўсталявалі ў якасці выбараў партыйных органаў. Асабліва значнае значэнне выбараў, вадаць перад армейскімі большэвікамі, — выключна ведаць. Яны выходзяць за межы арміі і становяцца перад усёй арміяй сталініскай Цэнтральнай камітэтам.
З часу мінуўшых выбараў прайшло год. За гэты час армейскія большэвікі вырашліся велізарнае палітычныя заданні. Узброеныя асяннымі лётцамі-аскамі Племума ЦК ВКП(б) і ўказанымі таварышамі Сталіна, да іх на гэтым лемуме, армейскія большэвікі настольна авалодвалі большэвізмам, правільна ачышчалі работу. За гэты перыяд былі ўскрыты і выкрыты аржыя гнёды маюрых адрываў, асабліва шпіёнства тухачоўскіх, гаварылі, якія ў, уварэічы і іншыя арасці. Бізлігасна выкарачаванні выкароўваюцца да канца іх палітычна-асобнікі. Ачышчаючы свае рады ад асабіста-бухарынскіх шпіёнаў, ды-арсантаў, школьнікаў, армейскія арганізацыі палітычна і арганізацыйна аманшліся, узбагаціліся большэвікім аістэрствам распазнаваць і выкарачаванні праблемы ворага, як-бы іра ба ні хаваўся, які-бы спракты-аржыя металы маскіроўкі ні ўжываў. Бісспрачкі буйныя поспехі ў гэтай аснове. Ачышчэнні ад усякай дра-і, Чырвоная Армія стала яшчэ ма-ішай, яшчэ больш бодзольнай. Гэны поспехі былі-б не сумнічна вышэй, алі-б у працесе ачышчальнай работы, і працесе бізлігасна выкароўван-і ворагаў партыйных арганізацый не адуспілі рад памылак і скажэнняў, а якія па-сталініска ўказаў Цэнтраль-ны Камітэт. І ў армейскіх партый-ных арганізацыях меў месца фар-іальна-бухарынскіх палыход да іна-ішай партыі, пры вырашэнні пытан-іў аб іх партыйнасці. Многія парт-іійныя арганізацыі армейскіх больш-ішоў такомага заблылі пра неадна-іраваў ўказанні таварыша Сталіна і іх нашай партыі аб неабходнасці ча-іва, беражна адносіцца да кожнага іена партыі. У асобных арганізацы-іх бізлігасна рашаліся штыні аб партыйнай прыналежнасці камуністаў, іасам — на аснове перстрахоўшчы-іаў і камуністаў-кар'ерыстаў, якія м-інуліся вылучыцца на разпрасціх су-іроўшчы чэсных членаў партыі. Гэтым іерадка карыстаўся вораг, ужываючы іакітэй як метод падлай правакац-ікай дзейнасці, навіраваў на тое, іаб перабіць партыйныя кадры.

Ідэйна-палітычным узроўні, нагуха ачышчэнні дэверы ў партыйны дом ворагам і джурнішчам, пазбяваю амысленных людзей магчымаці пра-інікуць у кіруючыя партыйныя ор-іаны. Гэта задача будзе выканана іолькі тады, калі большэвіцкая ар-інасць, патроеная плінасць будучы неаддзейнай якасцю кожнага камуні-іста. Гэта будзе выканана тады, калі пры абмеркаванні кандыдатаў у чле-іны партыйных органаў рашаючым прыныпам падбору будзе сталініскі прыпынкі — адэньваць людзей на іх палітычнай і дэлавой прыгоднасці, іа тама, як моцна і непарушна яны аязаны з масамі, як выхоўваюць іасы, як узначальваюць барацьбу за выдатны паказальнікі і ў гэтай барацьбе паказваюць асабісты прыклад.

У працесе выбараў праа справазда-ічы сваіх кіраўнікоў партыйны масы правараюць іх работу, правараюць выкананне кіруючым партыйным ор-іанам дырэктыв партыйных сколаў. Гэта ўнімае справаздачу кіраўні-іаў партыйнай арганізацыі перад камуні-істамі на вялікую, прычыною вы-ішліню. Справаздача партыйнага кі-іраўніа павіна дамагаць партый-інай масы ўскрыць недахопы і памыл-ікі і атрымаць усё урокі з іх, усёбакова аясніць, як партыйная арганізацыя ў ітудзёнай практычнай работе да-імагае камуністам авалодваць боль-ішэвізмам, павышаць іх бодзольнасць і барацьбу з ворагамі народа, узмацна-іць іх сувязь з масамі.

Палітычнае ўпраўленне РСЧА ўка-ізае партыйным арганізацыям Чыр-івоной Арміі на неабходнасць перад прывядзеннем справаздача-выбарчых сколаў праводзіць сколы парт-іійнага актыва часцей. Гэта мара-іпрямства прызнава адгярць і ба-ірауючы адгярвае вялікую ролю ў пад-ірыхтоўцы справаздача-і выбарчых сколаў і правядзенні іх на высойкім ідэйна-і палітычным узроўні. Яно да-іпаможа лепш падрыхтаваць справа-іздачы, выгнаць з іх штамп, шчэбо-іно, дапаможа правільна ўскрыць усё памылкі і недахопы і наменш кан-іаржыя шляхі тухага выпраўлення гэтых недахопаў.

Выбары партыйных органаў у Чыр-івоной Арміі бодзючы ўнімаюць якасць усёй партыйна-палітычнай работы, бодзючына выявіць тысячы новых актывістаў-большэвікоў, не на словах, а на справе бязмежна адданых нашай партыі, бодзючына аддлаючы жыццё ўсмертнаму ўмацаванню Чырвонай Арміі, дастой-іны смелага вылучэння. Выбары парт-іійных органаў дапамогуць армей-іскім большэвікам стварыць усё ўмо-івы для выканання бавога наказа Цэнтральнага Камітэта і таварыша Сталіна — большэвікаваць армей-іскую партыйную арганізацыю.

Армейскія большэвікі выбараюць свае партыйныя органы ва ўмовах, іалі міжнародная абстаноўка скла-ідацца з асаблівай астрэннасці. Гэта па-ітрабуе ад кожнага армейскага большэвіка ні на хвіліну не забываць указанні таварыша Сталіна — «гра-іба ўсё перад народ трымаць у стане мабілізацыйнай гатоўнасці пе-ірад тварам небеснага ваянага напа-іду, каб ніякага выпадковасці і ніякі фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі застань на зняпанку...»

Армейская партыйная арганізацыя асабліва складана і складана магуць быць атрад найвай партыі, бязмежна адданы справе Леніна — Сталіна, не-іпарушна ажуртаваны вакол ЦК і та-іварыша Сталіна. І няма сумнення ў тым, што выбары партыйных органаў будучы яшчэ адным доказам ідэйна-і палітычнай моцнасці ідэйных ар-імейскіх большэвікоў. Няма сумнення ў тым, што выбары партаргану армейскіх большэвікоў вылучаць у рады парт-іійных кіраўнікоў тых, у каго става ніколі не разыходзілася і не разы-іходзіцца са справой, хто усм сваім жыццём і работай даказаў сваю аддан-інасць партыі.

Важнейшай задачай армейскіх парт-іійных арганізацый з'яўляецца поўна-іе ачышчэнне радоў Чырвонай Арміі ад ворагаў, якія ўсялякімі споса-ібамі бізлігасна прабрацаў іе рады. Законам жыцця камуніста Чырвонай Арміі з'я-іўляецца рэвалюцыйная плінасць. Разам з тым, задачай армейскіх камуністаў з'яўляецца глыбокае разу-іменне сутнасці большэвіцкай плі-інасці, умнені адраінаць друг ад вора-іга, умнені па-сталініска чула і кла-іпатліва адносіцца да чэсных членаў партыі. Армейскія камуністы па-іабольшэвіцку, з запалам, настойліва і рашуча выпраўляюць памылкі, адначас-іна стужэнскі Племумам ЦК ВКП(б). Гэта яшчэ вышэй унімае бодзольнасць і ажуртаванасць іх радоў.

Рашаючая ўмова поспеху справа-іздача-выбарчых сколаў — суровае захаванне ўнутрыпартыйнай дэмакрат-іі і смелае разгортванне большэвіч-іых крытыкі і самакрытыкі, не зважа-іючы на асобы. Смела і рашуча раз-ігортваючы крытыку і самакрытыку, мабілізуючы партыйны масы на бар-іцьбу з недахопамі і памылкамі ў партыйна-палітычнай работе, ар-імейскія камуністы яшчэ вышэй уні-імаюць якасць барацьбы за авалоданне большэвізмам, яшчэ больш умацуюць залезную ваенную дысцыпліну ра-ідоў Чырвонай Арміі.

Задача кожнай партыйнай аргані-ізацыі — правесці выбары на высойкім

ЗЛЕТ СТАХАНАУЦАЎ ДЭРЖАЎНАГА ГАНДЛЮ

Вечарам 16 красавіка ў клубе работ-інікаў дзяржаўнага адрыва агульна-ігарадскі злет стаханавцаў дзяржаўна-іа горада Менска. У работе злета пры-імае ўдзел каля 700 лепшых людзей дзяржаўнага гандлю. Злет адкрыў выконваючы абавязкі сакратара Менскага гэрзма партыі тав. Вержаловіч.

У магазінах яшчэ няма патрэбнай дысцыпліны, распушчанае і сваволь-іства не ліквідавана. Магазін № 25 на Чорненскім рынку, часта заходзіць на замку. Пакунік на дзяржаўнага магазіна бачыць такія аб'явы: «Пайшоў на абел», «Пайшоў на базу», «Пайшоў у кантору для адчоту» і пад гэтым красуюцца подпіс загадчыка магазіна Хмяльніцкага.

ПЕРАД СЕСІЯЙ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 15 красавіка. (БЕЛТА). Апублікаван папярэдні парадак для сесіі Савета Лігі нацый, якая адкры-іваецца 9 мая. Апрача розных адмін-істрацыйных пытанняў у парадку дзя-і фігуруюць наступныя пытанні: апеля-іцыя кітайскага ўрада супроць япон-іскай агрэсіі, пытанне аб «выніках, вы-інікаючых з існуючага становішча ў Абсініі» (гэта пытанне аб прызнанні захвату Італіяй Абсініі ўключана па

папрабаванню англійскага ўрада), аб структуры і работе эканамічнага і фінансавага камітэтаў Лігі нацый, пы-ітанне аб «прымяненні прыпыншаў пакта Лігі» (пытанне аб звароце да нечленаў Лігі нацый з паводу пажа-іданых для іх змен у пакце Лігі і пы-ітанне аб далейшым лёсе арганізацыі дапамогі ўцэкачам (так называемае бюро Нансена).

ПРЫВІТАННІ ЭРНСТУ ТЭЛЬМАНУ

ПАРЫЖ, 16 красавіка. (БЕЛТА). «Юманітэ» паведамляе, што ў сувязі з тым, што Эрнсту Тэльману, у якім заўляе, што ён споўніў 52 год, рад арганізацыі і асоб, у тым ліку вядомыя пісьменнікі Генрых Ман і Л'юн Фейхтвангер ад-іправілі Тэльману тэлеграмы з выра-іжэннем сваіх сімпатыяў.

ЦК кампартыі Германіі апублікаваў пісьмо Тэльману, у якім заўляе, што для германскага народа імя Тэльмана з'яўляецца сімвалам цвёрдасці духа, смеласці і самаадданай барацьбы з фашызмам.

ПАСЛАННЕ ПРЭЗІДЭНТА РУЗВЕЛЬТА

ВАШЫНГТОН, 15 красавіка. (БЕЛТА). Прэзідэнт ЗША Рузвельт звяр-інуўся да кангрэса (парламента) з па-ісланнем, у якім даецца праграма «э-іканамічнага аднаўлення» Злучаных Штатаў Амерыкі.

У праграме, у прыватнасці, прад-іагледжана выдаткаваць амаль ча-ітырох мільярдў далараў на аказанне дапамогі беспрацоўным і на арганіза-іцыю грамадскіх работ. Апрача таго, з ма-ітаю расшырэння і павелічэння крэ-ідыта, што магло-б стымуляваць па-іляшэнне гаспадарчай дзейнасці, Ру-ізвельт прапануе і з'яць 1.400 мільярдў далараў з «стэрылізаванага» (бяздзей-ініваючага) залатога фонда казначэй-іства і знізіць рэзервы федэральнага банка і яго філіялаў на 750 мільярдў далараў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ
15 красавіка моцная атака мяцеж-інікаў у раёне Балагера (на паўночны ўсход ад Лерыды) былі адбіты. Мя-іцежнікі заталі раён на поўдзень ад

рыстоўваючы велізарныя рэсурсы ваен-інага снаражня, падтрыманна артыле-ірыяй, прававалі прасунуцца да Віно-ірса. Аднак, рэспубліканцы атрымалі на-іступленне мяцежнікаў і ў некастрыч-і пунктах адкінулі італьянскія часці на-ізад. Неаднаразова баі пераходзілі ў рукапаннае схваткі.



Рэспубліканская авіяцыя прыма-іла актыўны ўдзел у баіх.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ
15 красавіка мяцежнікі аднавілі на-іступленне ў раёне Сіера Алтаміра (Эстрэмадура), але вымушаны былі ўцячы.

АБСТРЭЛ МАДРЫДА
15 красавіка вечарам артылерыя мя-іцежнікаў пачала абстрэл сталіцы. Рэ-іспубліканская артылерыя адказвала. Пе-ірастрэла прадэлялася каля поўдзін-і. Снарады фашысцкай артылерыі па-ідалі ў будыні цэнтральнай часткі горада. Ёсць некалькі чалавечых афр.

Усёс дзень фашысцкія войскі, выка-

ПАРЫЖ, 16 красавіка. (БЕЛТА). Уч-іра з Валенсіі ў Барселону ў распа-іраджанне рэспубліканскага ўрада пры-ібылі з захваленнем сустрэты 2.500 добра-іахвотнікаў.

АЎСТРЫЯ ПАД ФАШЫСЦКІМ БОТАМ

ПРАГА, 15 красавіка. (БЕЛТА). Па па-іведамленнях пражскіх газет, хваля тэ-ірору ў Аўстрыі ўсё нарастае. Пасля ка-імедзі «плексіцыта» Гестапа (герман-іская тайная паліцыя) прыступіла да радыкальнай «чыстка» венскай палі-іцыі. З'ялоена, арыштавана і заключана ў канцлагеры некалькі сот «палітычна неададзёных» палітэііскаў.

Пачалася «чыстка» аўстрыйскіх ганд-ільскіх фірм і прадпрыемстваў; звал-іняюцца сотні служачых. Сёння выдана распраджэнне аб стварэнні інстытута фашысцкіх унаўнаважаннях на ўсіх прадпрыемствах і ў гандльскіх фірмах. Аўстрыі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
ХАНЬКОУ, 15 красавіка. (БЕЛТА). У рэзультате паспяховых аперацый па ажуржэнню японскіх войск у Ісянь (правыя Шаньдун) кітайскія аван-ігарды дасягнулі паліўных і паліўна-іва-іаходніх варот горада. Японцы зла-

лі пазіцыі ў гэтым раёне з вялікімі стратамі. За апошнія тры дні ўартыя баі вяліся за авалоданне ўзвышшам Голшань, якое тры разы пераходзіла з рук у рукі. Учора кітайскія войскі павялі наступленне на Ісянь з боку Наньлю.

ЯПОНСКАЯ ВАЕНШЧЫНА РЫХТУЕ НОВЫЯ ПРАВАЦЫН НА ГРАНЫЦЫ

БЛАГАВЕШЧАНСК, 15 красавіка. (БЕЛТА). У мясцовых кампэтэнтных колах звараваюць сур'ёзнаму ўвагу на з'яўляюцца 7 красавіка ў японскіх га-ізетах паведамленне чачунскага ка-ірстанданта агенства Домей Цусіа аб становішчы на Амуры. У гэтым па-іведамленні, тэктуальна паўтараючым аналагічнае паведамленне манчжур-іскага агенства «Какуці» і бодзючына ісправаным кантунскім штабам, га-іворыцца, «што ў мінулым неаднаразо-іва ўнікалі канфлікты паміж СССР і Манчжоу-Го з-за пытання аб пры-іналежнасці астраву на Амуры. Цяпер можна прадбачыць, гаворыцца палей у паведамленні, узнікненне новых не-ізаконных дзейнасці савецкай стараны ў

раёне воднай граніцы. Незалежна ад той ці іншай пазіцыі СССР непазбеж-іна ўнікненне канфліктаў, палобных мінулым Таму манчжурская стра-іна раздзялае гэтае пытанне і мае намер прыняць меры».


Паколькі, як вядома, усё ініцыяты, як на сузахемнай, так і на воднай граніцы, з Манчжоу-Го ўнікалі ў мі-іліярдны выключна ў выніку правака-іцыі японскай ваеншчыны, — гэта своеасабітае папярэдняе адважэн-іе ад надыходзячых ініцыянт на Амуры разгледжана тым, як сред-ічана падрыхтоўкі кантунскім шта-ібам новых правакацый на савецка-іманчжурскай граніцы.

Пачынаючы з 1937 года, у выніку раз-іалячых «саціларнасці сялян з рабочым рухам» і залепіць работы клас у га-ітоўнасці сумесна змагацца супроць фашызма, за дэмакратычныя свабоды павінны падрастці ў сваіх рэзалю-іцыях «саціларнасці сялян з рабочым рухам» і залепіць работы клас у га-ітоўнасці сумесна змагацца супроць фашызма, за дэмакратычныя свабоды

ДЕЛЕГАЦЫІ СЯЛЯН НА ПЕРШЫМ ДЭМАНАСТРАЦЫЯХ У ПОЛЬШЧІ

ВАРШАВА, 16 красавіка. (БЕЛТА). Цэнтральны камітэт сялянскай партыі «Строніцтво людове» паставіў па-іслаць дэлегацыі ў розныя гарады Польшчы для ўдзелу першай дэма-інастрацыяў рабочых. Дэлегацыі

павінны падрастці ў сваіх рэзалю-іцыях «саціларнасці сялян з рабочым рухам» і залепіць работы клас у га-ітоўнасці сумесна змагацца супроць фашызма, за дэмакратычныя свабоды



Грыгорый Мінак ВАРШКОЎ ордэнаменскі, знатны аўтар Лёвскага раёна, заадыны аў-іавадзай фармы кагаса «Гомельскі пралетары».

ЗАКЛУЧНЫ КАНЦЭРТ ДЭКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКАГА МАСТАЦТВА

На канцэрце прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варашылаў, М. І. Калінін, А. А. Андрэеў, В. Я. Чубар, А. І. Мікаян, С. В. Касіор, А. А. Жданав, Г. М. Дзімітраў, М. Ф. Шкіртаў, М. Д. Вагіраў.

Дэкада азербайджанскага мастацтва, якая з'яўляецца значнай падзеяй у культурным жыцці сталіцы, прайшла як выдатная дэманстрацыя малулічэй, багатай і радаснай творчасці народў Савецкага Азербайджана. Няёмным поспехам суправаджаліся спектаклі Азербайджанскага дзяржаўнага теат-іра оперы і балета імя М. Ф. Ахунда-іва, які даў яркае ўраўненне аб буйных дасягненнях операга мастацтва АзССР.

У сапраўднае свята народнага азе-ірбайджанскага мастацтва выліўся з-іаключны канцэрт дэкады, які адбыўся вечарам 15 красавіка ў Дзяржаўным Ордэна Леніна Акадэмічным Вялікім театры СССР.

мі быў сустрэт гэты цудоўны ан-ісамбль.
З ронастайнымі ўзорамі азе-ірбайджанскага мастацтва слухачоў пазна-ічалі хор філармоніі, сімфанічны ар-ікестр пад кіраўніцтвам маладзых ды-ірыжораў Нізі і Ашрафа Гасанова, а такомага салісты — народнай арты-істка АзССР Шухрат Мамедова, заслу-іжыная артысты АзССР Бюль-Бюль і Г. А. Гаджыбабакаваў, артысты Кі-іарык Грыгорян, Агірат Разаев і інш.

У канцэрце прынялі ўдзел калект-івы Азербайджанскай дзяржаўнай фі-ілармоніі — хор, аркестры народных інструментаў, ансамбль народных та-іпаў; хор, аркестр і салісты театра імя М. Ф. Ахундава, апуці, дэпныя ір-ідастайнікі самадэбнага мастацтва.

На заключным канцэрце дэкады азе-ірбайджанскага мастацтва прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варашылаў, М. І. Калінін, А. А. Андрэеў, В. Я. Чу-ібар, А. І. Мікаян, С. В. Касіор, А. А. Ж-іданав, Г. М. Дзімітраў, М. Ф. Шкі-іртаў, М. Д. Вагіраў.

Урачыста і вольна прагучала песня «Прывітанне Сталіну», музыка якой на-іпісана народным артыстам АзССР Ва-іерам Гаджыбакавым на словы паэта Су-ілеймана Рустама. З незвычайным уд-ілым яе выканалі аб'яднаны хор, ар-ікестр народных інструментаў і та-іпаўнальны калектыв у асабіста-іаў балета Гамэр Алмаз-Зала. Бурны-імі, поўнымі захвалення апладысман-ітава.

Праграма канцэрта закончылася кантатай кампазітара Карсэва «Песня сэрца» на словы паэта Расула Пое-іа.
Па сканчэнню канцэрта ўсе пры-ісутныя гарачай авашай віталі ўсёй-інайкаў дэкады азербайджанскага ма-істацтва.

АБ ХОДЗЕ ВЫБАРАЎ КІРУЮЧЫХ ПАРТЫЙНЫХ ОРГАНАЎ НА УКРАЌНЕ

Пастанова ЦК КП(б)У

ЦК КП(б)У указвае, што абласныя і раённыя газеты, а таксама «Комуніст» і «Савецкая Украіна» ўсё яшчэ неад-істаткова асвятляюць пытанні, звяз-іаныя з ходам выбараў кіруючых пар-ітійных органаў.

Кіеў, 16 красавіка. (БЕЛТА). ЦК КП(б)У вынес пастанову, у якой адна-ічае сур'ёзнае недахопы, якія выявілі-іся ў першай дзі падрыхтоўкі і пра-івадзэння справаздача-выбарчых сколаў у асобных прывічных партыйных ар-іганізацыях Украіны. Так, на шахе «Юны камунар», Ордэнікізненскага раёна, на Краснагорскім заводзе, Мар-іінскага раёна, Дзешчэйскай воласці, у Індустрыяльным інстытуце (Одэса) і інш. абмежаваліся павярхоўным аб-імеркаваннем пастановы ЦК ВКП(б) і і-інструментальна аб правядзенні вы-ібару партаргану. У выніку дрэннай па-ірыхтоўкі да выбараў у радзе прыві-ічых партарганізацый была дрэнная якасць справаздача-выбарчых ско-ілаў. На заводзе «Сорп і Молат» (г. Харкаў) у першы дзень на сходзе а-іслучылася 138 чалавек з 722.

Траіпольскі гарком, Каткоўскі, Ду-ібасарскі, Грыгорыпольскі і Слаба-ідзейскі райкомы партыі (Малдаўская АССР) замест канкрэтнай дапамогі кі-іраўнікам прывічных партарганіза-іцый у складанні справаздач расзалілі ім апрактычнае схемна. ЦК КП(б)У ад-ізначае неаддзейнае кіраўніцтва і да-іпамогу сакратарам парткомаў і парт-іартам з боку раду райкомаў партыі ў падрыхтоўцы і правядзенні вы-ібару, асабіта на Кіеўскай гарадской партыйнай арганізацыі.

Азначваючы факты неаддзейнага кіраўніцтва падрыхтоўкай і правяд-іненням сходаў у малочкавоных прыві-ічных партарганізацыях, асабіта на Харкаўскай, Одэскай і Кіеўскай пар-ітарганізацыях, ЦК КП(б)У абавязва-і абавязвае неаддзейна прыняць ме-іры да ўстранення гэтага сур'ёзнага недахопу.

Абавам партыі прапанавана рашу-іцца палепшыць кіраўніцтва выбарамі кіруючых партаргану.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ГАРКОМ ПАРТЫ САМАЎХІЛІЎСЯ АД КІРАЎНІЦТВА ВЫБАРАМІ

Ужо 10 дзён у Менскай гарадской партарганізацыі праходзяць справядачна-выбарчыя сходы, на якіх большасць кіраўнікі першых партарганізацый, трымаюць справядачна-выбарчыя сходы з камуністамі аб сваёй рабоце за год. Сходы праходзяць з вялікім удзелам і актыўнасцю. Камуністы ў сваіх выступленнях па-большавіцку ўскрываюць недахопы ў рабоце партыйных арганізацый, уносяць канкрэтныя прапановы для іх выпраўлення.

Выбарчыя сходы патрабуюць кіраўніцтва з боку гаррайкомаў і Менскага гаркома партыі. Гэта кіраўніцтва павіна быць штодзённым, канкрэтным і аператыўным, забяспечваючым правядзенне выбараў на высокім ідэйным узроўні, так, як гэтага патрабуе пастанова ЦК ВКП(б) аб выбарах партарганізацый. Але, на жаль, гэтай канкрэтнай дапамогі першым партарганізацыям з боку райкомаў і гаркома партыі няма. У асабліваці гэта адносіцца да Менскага гаркома партыі, які самаўхіліўся ад кіраўніцтва правядзеннем выбараў партарганізацый.

Выбарчыя сходы праведзены ўжо ў 73 першых партарганізацыях горада. Выбары скончыліся ў буйнейшых выдучых партарганізацыях — заводах імя Кірава, імя Варашылава, імя Молатава, фабрыкі «Кастрычнік», друкарні імя Сталіна, Акадэміі навук і інш. Пачаліся выбары ў партарганізацыі Палітэхнічнага інстытута і ВКСШБ.

Камуністы гэтых буйнейшых партарганізацый закона незадолжаны тым, што яны не бачылі на сходах сакратара Менскага гаркома т. Матвеева, Калі хто-небудзь з інструктараў і пачынаў на адным або двух партсходах, то толькі ў якасці ўдзельніка — прадстаўніка гаррайкома, але не як работнік Менскага гаркома. І не даўна, што ў адзін з партсходаў гаркома нават няма неабходнай інфармацыі аб ходзе выбараў па раёнах. Работнікі гаркома скардзяцца, што сакратары гаррайкомаў — людзі недасведчаныя і свечасова не прыслухаюцца інфармацыі аб ходзе выбараў.

А між тым, сакратары Менгаркома т. Матвееву не шкодзіла-б асабіста пабываць на справядачна-выбарчых сходах і паслухаць законную і справядлівую крытыку з боку членаў і кандыдатаў партыі.

Вось асобныя выступленні камуністаў партарганізацый буйнейшых прадпрыемстваў.

— Наша партарганізацыя з'яўляецца выдучай, — гаворыць камуніст Кірава (завод імя Кірава). — Між тым сакратар Сталінскага райкома тав. Смолер за ўвесь час быў на нашым за-

водзе толькі адзін раз. А аб тым, каб уключыць на нашых партсходах сакратара Менскага гаркома тав. Матвеева мы і не марым. Нават інструктара гаркома мы за апошні год ні разу не бачылі.

Мы, камуністы, не ў курсе жыцця і работ партарганізацыі нашага раёна і гарадской арганізацыі. Нас, камуністаў, не інфармуюць аб палітычным становішчы, аб рашэннях райкомаў і гаркома па тых ці іншых пытаннях. Мы прадстаўлены самі сабе.

Рэзкай крытыцы падвергіў работу гаркома ў сваіх выступленнях на справядачна-выбарчым сходзе камуністы завода імя Варашылава тт. Каунацкі, Ліберман і інш.

— Наш завод, — гаворыць яны, — доўгі час знаходзіўся ў цяжкім стане, у прыватнасці. На час партыйнай арганізацыі завода сталі закідваць ворагі народа. Яны шкодзілі — дзе і як маглі. Вельмі дрэнна ў нас пастаўлена партыйная работа, але Менскі гарком не дапамог нам ліквідаваць вынікі шкодніцтва. Многія ж камуністы нашага завода асабіста не бачылі і не ведаюць сакратара гаркома тав. Матвеева. Ен да нас прыязджаў на завод толькі адзін раз, калі сакратар ЦК КП(б) тав. Волкаў рабіў даклад.

Інструктары гаркома ні разу ў нас не былі. Чаму-б інструктарам гаркома не дапамагчы нашаму сакратару парткома склаці справядачны даклад.

Аб тым-жа ўказвалі ў сваіх выступленнях камуністы партарганізацыі фабрыкі «Кастрычнік» тав. Бутылю, Монін і інш.

— Наша партыйная арганізацыя, — гаворыць яны, — буйнейшая ў горадзе, а між тым ні адзін з нашых камуністаў не меў гонару бачыць сакратара гаркома ў нас на фабрыцы. Нават на справядачна-выбарчым сходзе ніхто з гаркома не прыйшоў.

Ды не толькі з камуністамі гэтай сувязі не было, нават сакратары буйнейшых партарганізацый не былі звязаны з гаркомам партыі. Аб гэтым гаварылі ў сваіх справядачных дакладах тт. Каповіч (завод імя Кірава), Рахлін (завод імя Варашылава), Меламед (фабрыка «Кастрычнік») і інш.

Выбары партыйных арганізацый з'яўляюцца буйнейшай і сур'ёзнай палітычнай праверкай работ партыйных арганізацый. Кіраўнікі першых, раённых і гарадскіх партыйных арганізацый трываюць зараз палітычны экзамен перад партыйнай масай. Менскі гарком абавязан паказаць прыклад большавіцкага стылю правядзення выбараў партарганізацый.

Н. ШАФРАНАУ.



Справядачна-выбарчы партыйны сход на мескім дрэвапрацоўчым заводзе імя Молатава. На ЗДЫМКУ: выбары тайным галасаваннем новага заводскага партыйнага камітэта. Фото С. Грыпа.

АКАЗВАЦЬ ДАПАМОГУ ТАВАРЫШАМ, ВЫЛУЧАНЫМ НА АДКАЗНУЮ РАБОТУ

(Швейная фабрыка імя Валадарскага, Магілёў)

Справядачна-выбарчы сход на швейнай фабрыцы ў гэтым годзе адзначаўся выключнай дэсправітасцю і арганізаванасцю. Замест дзевяці дзён, якіх да было ў мінулым годзе, справядачна і выбары праведзены за два дні.

Сакратар парткома тав. Фурман гаварыў аб тым, як за справядачна-выбарчым сходам павялічылася партыйная арганізацыя. Ён расказаў аб ідэйным узброенні членаў і кандыдатаў партыі, аб працягнутым агітацыйным, аб падрыхтоўцы партыйных сходаў, аб добрай рабоце асобных камуністаў.

— Партарганізацыя прыняла ў кандыдаты партыі 19 чал. і ў члены 5 чалавек. У ліку прынятых — лепшыя стажаваныя фабрыкі тт. Булаўкіна, Лахадзкіна і інш.

Хця даклад сакратара быў перасякнутым шматлікімі пытаннямі, усё ж ён не даў усёбаковага аналізу ўсёй работы партарганізацыі.

Вось, напрыклад, пытанне аб вылучэнні. На фабрыцы за апошні час вылучана 19 чалавек на кіруючую работу. Я прэцюзю вылучэння, жэ ім дапамагачыць, як вылучаюць беспартыйных — аб усім гэтым умалчуў дакладчык.

Мімаходзяч, у канцы даклада, тав. Фурман спамінуў аб рашэнні студэнцкага пленума ЦК ВКП(б). Тут былі накіраваныя выключаныя з партыі тт. Брук, Замскі, Апосталаў, Халадкоў. Яны выпраўляюцца даўжачымі памылкамі дакладчыка не расказаў сходу.

У справядачна-выбарчым сходах, як партарганізацыя вела і вядзе работу па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва. Я вядома, на фабрыцы ардувалі ворагі, яны арганізавалі абвал працаў, але і аб гэтым дакладчык змалчуў.

Надта белга паказана роля партарганізацыі і парткома ў барацьбе за павышэнне прадукцыйнасці працы і палітычнае вытворчасці. Нічога не было сказана аб канкрэтных выніках

таго, што 23 ленты (248 работчых) сістэматычна не выконваюць прафінплану.

Пры вялікай актыўнасці прайшлі спрэчкі. Выступіла 26 чалавек — амаль палова прысутнічых. Выступаўшы ў спрэчках гаварылі пра становачыя і адмоўныя бакі работ парткома.

— Члены парткома Алексеева і Казіліна, — гаварыў тав. Марголін — не выконваюць даражыню парткома, а іх ніхто не кантраліруе.

Тав. Клебанова крытыкавала сакратара парткома тав. Фурмана за нечуйнасць адносна да радавых камуністаў. Аб гэтым гаварылі тт. Сіхковіч, Бекераў і Якубовіч.

Аб найважнейшых адносінах да адноўленых у партыі расказала тав. Якубовіч. Яна, маючы добрую палітычную падрыхтоўку, вымушана займацца ў сетцы партсходаў разам з пачынаючымі.

— Барацьба з вынікамі шкодніцтва вядзецца недастаткова. Якасць прадукцыі нізкая. Фабрыка атрымлівае дзесяткі тэлеграм аб тым, што тавары бракуюць (Клас).

Трэба адзначыць і недахоп у спрэчках. Выступаўшы асобна таварышы больш удаваліся ў далёкае мінулае і крытыкавалі людзей, якіх даўна няма на фабрыцы, і зусім мала застанавіліся на пытаннях сучаснай работы партарганізацыі.

Крытыкавалі і Магілёўскі гарком партыі, работнікі якога па прадпрыемстве бываюць ад выпадку да выпадку.

З выключнай дэсправітасцю і сур'ёзнасцю сход павышоў да вылучэння і абмеркавання кандыдатур у члены парткома.

Закрытым (тайным) галасаваннем у склад парткома выбраны тт. Казіліна, Фурман, Ціцелож, Цымбарэвіч, Алексеева, Дзерноўскі і Клас.

С. ЛАСНЕУСКІ.

НЕ БЫЛО УВАГІ ПАЛІТЫЧНАМУ ВЫХАВАННЮ МОЛАДЗІ

(Друкарня імя Сталіна, Менск)

Друкарня імя Сталіна — гэта самае буйнае паліграфічнае прадпрыемства БССР. Тут працуе тысячы работчых, ёсць пераходныя машыны і абсталяванне: у наўнясці ўсе ўмовы для таго, каб гэта друкарня стала ўзорнай фабрыкай кнігі. Ворагі народа, якія ардувалі ў друкарні, ямаля тут нашкодзілі.

Сакратар парткома тав. Леснік, у першым раздзеле справядачнага даклада парткома спыніўся на тым, якая вядзецца работа па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва. З даклада высветлілася неўпашпальныя маляны, які гаворыць аб тым, што варажэ ахвонне і дагэтуль яшчэ дзейнічае ў друкарні.

Паломка машын, раскраванне прэфітоў, паперы, грубыя палітычныя памылкі, вольгарны брак — маюць шырокае распаўсюджванне. У цехах працягае дах, няма вентыляцыі. Элементарныя правілы аховы працы груба парушаюцца.

Але, канстатуячы гэта, дакладчык нічога канкрэтнага не сказаў, што робіцца ў галіне ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, як партарганізацыя ўзначальвае гэту работу.

Выступаўшы ў спрэчках камуністы буйнейшых недахопаў вытворчасці. Камандны склад друкарні, у большасці — камуністы, ад масава-палітычнай работы самаўхіліліся, лічыць, што іх справа толькі адміністрацыя. У друкарні ёсць 208 стажаваных, 103 удзельнікі, але работа з стажаванымі не вядзецца, іх вопыт не палітарызуюць, адстаючых не вучаць на вопысе перадавікоў. Такая простая справа, як дошка перадавікоў, аслупнічае, паказальнікі работчых пахаў не вывешваюцца.

У першым квартале гэтага года друкарня план не выканала, — гаворыць тав. Розман, — машыны іх мае

больш двух тысяч гадзін простаю, нас шмат бракаробаў, але мы ў наваагітацыйнай рабоце праходзім міма гэтых фактаў.

Гэта пацярджала ў сваім выступленні і тав. Калдан. Ён заўважыў ўвагу схода на тым, што ў наборным цэху 100 чалавек агітацыйнай работай ахвонна толькі 15—20 чалавек. У раздзеле, вярталым адзінаццаці і дзяткім цэху агітацыйнай работа не огуль не вядзецца.

Камуністы — начальнікі цэхаў — і прагучы быстра на непадалкі ў вытворчасці. Матэрыялы, работчы месці не падрыхтоўваюцца. Бягуць агледзі рамонт машын пастаўлены з рук в. дрэнна. Часта з-за дрэбязей ствараюцца прастоі. Аб гэтым вельмі многа таварыш тт. Цігоў, Маркаў, Окунь і інш.

— У друкарні працуе 600 чалавек моладзі, ёсць вельмі шмат дзейнасці для работы комсамольскай арганізацыі, але работа сярод моладзі — сама залучаны ў частку, — гаварылі выступачыя. Комсамольскай арганізацыі не збірае моладзь, комсамольскія сходы правядзены ад выпадку да выпадку. З 94 комсамольскай вучыцца толькі 35 чалавек. Комсамольска-стажаваных ёсць усюго толькі 21 чалавек.

Правільна крытыкаваў партком тав. Трускін за дрэннае кіраўніцтва камсамольскай — граба аб камсамольскай рабоце сярод моладзі гаварыць поўнагрэсласам, а не пару слоў, як пачаў раздзел даклада аб камсамольскай тав. Леснік.

Выступаючыя тт. Казлоўскі, Беркоўскі, Крыжкі гаварылі, што поспех у рабоце вытворчасці ў многім рашаецца нашай моладззю, і ўсё ж партыя увесь час недаацэньвае важнасць работ сярод моладзі.

Сход прадаўжаўся два вечары. Спрэчкіх выступілі 22 камуністы. Выступаючы, ускрываўшы буйныя недахопы ў партыйнай рабоце, унеслі мноштва каштоўных прапановаў у рэзалюцыю справядачнаму дакладу парткома, і бота якога ўсё-ж прызнана адвальная чыя. У партком тайным галасаваннем выбраны тт. Леснік, Каган, Бры, Цемляк, Струнскі, Рубін, Фіцлер.

Г. ВЯРХОУСКІ.

У БАКУ АД ГАСПАДАРЧАГА ЖЫЦЦЯ ФАБРЫКІ

(Справядачна-выбарчы сход партарганізацыі віцёбенскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі»)

Наш швейны гігант — так рабочыя за любоў называюць сваё айчынае прадпрыемства, дзеціцца першай пяцігодкі — швейную фабрыку «Сцяг індустрыялізацыі». І сапраўды, фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» з яе прасторных светлых цэхаў, у якіх працуюць звыш 5 тыс. чалавек, насцяяна навішым абсталяваннем, з'яўляецца гордасцю ўсёй БССР. Гэта вельмінарадная кузня кадры выхавала і вырасіла не адзін дзесятка партыйных і непартыйных большавікоў, займаючых зарав алкажны партыйныя, совецкія і гаспадарчыя пасады — аж да старшыні Соўнаркама БССР.

Звалася-б, што сакратар парткома тав. Каган, робячы справядачна-выбарчы сход парткома, безумоўна, не павінен быў абыйсці і пытанні вытворчасці. На жаль у дакладзе гэта не было ўзята на прышчэпную вышыню. Аб вытворчасці тав. Каган упамінуў толькі ў канцы даклада і то — усюльзь, мімаходзяч.

Гэта не выпадкова. У практычнай рабоце партыйнай арганізацыі фабрыкі, у прыватнасці парткома, мае месца адзінаццаці палітыкі ад гаспадарчага. Люба было слухаць тав. Кагана, калі ён гаварыў аб партыйнай вучобе і аб іншых унутрыпартыйных пытаннях. Тут сапраўды адчувалася, што ў справе добрай пастаноўкі партыйнай вучобы была прароблена вялікая работа. Гэта таму, што партком і цэхаўныя партарганізацыі данаму ўчастку партыйнай работы сапраўды аддавалі належную увагу. Што датычыць гаспадарчых пытанняў, то гэтым партком займаўся слаба і іменна таму ў дакладзе быў важнейшы ўчастак работ не гэты адлюстраван.

І не толькі ў дакладзе. У спрэчках выступалі камуністы — камандзіры вытворчасці (навальнік ватнага цэха тав. Окунёў, начальнік цэха паліто

тав. Люстэрнік, старшы майстар брунага цэха тав. Ліпмановіч, стары бракер цэха паліто тав. Саравайскі і інш.) і ні адзін з іх, у тым ліку дырэктар фабрыкі тав. Партоў, заўважыў увагі сходу на вытворчым жыцці фабрыкі.

Недарма выступаўшы таварышы (тт. Паленкер — работчы лавраторы, Бергер — парторг цэха паліто Казлоў, — сакратар камітэта камсамольскай і інш.) прапалі партыйны і міглі ў слабой рабоце па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва.

Досім востра крытыкавалі партыю за слабае кіраўніцтва цэхаўнымі партарганізацыямі.

— Сакратар парткома тав. Каган, гаворыць парторг камсамольскага цэха тав. Саравайскі I, — слаба дапамагалі нам у рабоце, рэдка бывае ў цэх заданні нам дад, але не праварае выкананне.

— Да камуністаў не даводзіцца в канане рашэнняў партыйных сходаў (Росін).

— Камуністам апаўшчаюць аб у партсходах толькі за дзень да яго павядзення, прычым не заўбеды алашчаюць аб парадку дня схода (Ліпмановіч).

Асабліва рэзка крытыкавалі партыю за слабую работу па росту партыйнасці ў справядачна-выбарчым сходах партарганізацыі фабрыкі ўзраста па 17 чалавек і ў спачатку прынята толькі 6 чалавек — пры наўнясці 300 комсамольцаў і больш 2 тыс. стажаваных і удзельнікоў. Гэта сведчыць аб тым, што ўключаюць у партыю работчых партарганізацыяў і партыйнасці работчых сярод беспартыйных, аб слабой рабоце з беспартыйным актывам.

Крытыка работчых гаркома партыі дакладчык зусім аслупнічала. У спрэчках крытыка работчых гаркома таксама не знайшда патрэбнага адлюстраван.

З. ЛАРЫСАУ.

З АПОШНЯЙ ПОШТЫ

ПАМЕНШ БЛЫТАНІНЫ

У газэце «Советская Белоруссия» за 16 красавіка ў зямцы «У Гомелі папашаюць інструкцыю аб выбарах партыйных арганізацый» ўказваецца на тое, што Гомельскі гарком КП(б)Б дае няправільныя ўстаноўкі, якія груба паўрашаюць інструкцыю ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партарганізацый. Аўтар замяткі тав. Чыкун піша:

— Выконваючы ўказанні гаркома партыйнай арганізацыі завода імя Кірава дапусціла да тагнага галасавання прох камуністаў, якія не знаходзіцца ў іх на ўчоне. Такім-жа чынам паступаюць і іншы партыйныя арганізацыі, у якіх ёсць камуністы, адноўлены ў партыі, але не маюць партыйных дакументаў і не знаходзіцца на партыйным ўчоне.

Тав. Чыкун напавіліна арыентуе партыйную арганізацыю. Па гэтай ка-

респандэнцыі выходзіць, што камуністы, адноўлены ў правах членаў партыі і не паспешышы атрымаць партыйныя дакументы, павіны быць забудлены магчымасці ўздзеў выбараў партарганізацый. Наўжо неразумна, п такая ўстаноўка накіравана супраць укаваннага студэнцкага пленума ЦК ВКП(б) аб неабходнасці ўлічэння адноўленых у партыі ў актыўнае палітычнае жыццё.

Астацна неразумным, чаму дакцыя газэты «Советская Белоруссия» некрытычна аднеслася да тэрыяла свайго карэспандэнта і гэтым самым напавіліна арыентавала партыйныя арганізацыі.

Памылка, дапушчана ў рэдакцыі газэты «Советская Белоруссия», павіна быць неадкладна выпраўлена.

РЭЗУЛЬТАТ ПАЛІТЫЧНАЙ НЕДААЦЭНКІ

ГОМЕЛЬ, 15 красавіка. (Нар. «Звязда»). Гомельскі сельскі райком КП(б)Б у рэзультате палітычнай недацэнкі рашэння ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партарганізацый дрэнна падрыхтаваўся да выбараў партарганізацый. Да выканання пастаноў ЦК ВКП(б) аб правядзенні выбараў кіруючых партарганізацый райком падшоў як да звычайнай царговай кампаніі.

Згодна выправаданаму календарнаму плану, выбары ў першых партарганізацыях пачынаюцца з 16 і заканчваюцца 25 красавіка. Райком маркуе правесці выбары за 9 дзён. Неважма, нашто такая паспешнасць, калі больш паловы першых партарганізацый раёна яшчэ да гэтага часу не азнаёмыя з пастановаю ЦК ВКП(б) і інструкцыяй аб выбарах партарганізацый. Нават першых партарганізацый райкома КП(б)Б (парторг т. Зайцаў) ніяк не знойдзе

часу сабраць сваіх камуністаў, каб азнаёміць іх з важнейшым рашэннем партыі аб правядзенні выбараў кіруючых партарганізацый.

Скліканы на 13 красавіка перадвыбарчы сход першых партыйных арганізацый РВК сарваўся з-за няўкі многіх камуністаў.

Інструктары РК не вядзюцца ў першых партарганізацыі раёна для аказання ім канкрэтнай дапамогі.

На 16 красавіка назначан справядачна-выбарчы сход партарганізацый райсаюза. Між тым парторг тав. Злотнікаў несур'ёзна аднёсся да падрыхтоўкі — адмовіўся ад складання справядачна-выбарчых дакладаў.

Вось, напрыклад, пытанне аб вылучэнні. На фабрыцы за апошні час вылучана 19 чалавек на кіруючую работу. Я прэцюзю вылучэння, жэ ім дапамагачыць, як вылучаюць беспартыйных — аб усім гэтым умалчуў дакладчык.

ГІРШЫН.

ДВУХДЗЕННЫ СЕМИНАР ЗАГАДЧЫНАУ РАЁННЫМІ ПАРТКАБІНЕТАМІ

ГОМЕЛЬ. Аддзел культуры і прапаганды левінізма Гомельскага абкома партыі 15 красавіка склікаў двухдзённы семінар загадчыкаў раённымі парткабінетамі.

Парткабінетаў вобласці. На семінары яны паслухаюць лекцыі аб міжнародным становішчы, азнаёмыцца з картай свету і тассама падзеліцца вопытам свайой работы.

ПАВЫШАЦЬ ЯКАСЦЬ ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЫ

НА СПРАВЯДАЧНА-ВЫБАРЧЫМ СХОДзе ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ МЕНСКАГА ДРЭВАПРАЦОУЧАГА КАМБІНАТА ІМЯ МОЛАТАВА

Сакратар парткома т. Гуткін у сваім дакладзе заўважыў устаноўлены регламент. Ён кожны раздзел свайго даклада абавязкова пачынаў са становачага факту работ партыйнай арганізацыі і заканчваў крытыкай недахопаў, агворкамі пакітаў «можна было зрабіць значна больш».

Аднак камуністы ў сваіх выступленнях значна пашпунілі справядачны даклад. Таварышы ўскрылі вялікія прабы ў палітычным выхаванні камуністаў. Дастаткова ўказаць, што гурток паніжанага тыпу па вылучэнню гісторыі партыі наведвае толькі 50 проц. слухачоў. Некалкі камуністаў (Пятроўская, Ліба і іншыя) не ахвонны ніякімі відамі партыйнай вучобы. Камуніст тав. Паўлюкоўскі прапусціў 17 заняткаў партыйнай школы. Я праўда, да заняткаў большасць слухачоў зусім не рыхтуецца.

Камуністы правільна прапалі партыю, які не арганізавалі канкрэтнай дапамогі ў авалоданні большавізмам.

— Пасля нас у агульнагарадскую школу малалічынныя, — гаворыць тав. Гольдбер, — і на гэтым суакупітася. Які мы вучымся, як наведваем заняткі, як да іх рыхтуемся — гэта ніколі не цікавіла партком і яго сакратара тав. Гуткіна.

Дрэнную работу парткома ў галіне разгортвання партыйнай вучобы «рытыкавалі ў сваім выступленні тав. Пахумейка М.

— Гурток паніжанага тыпу, — гаворыць ён, — за 8 месяцаў прайшоў толькі чатыры тамы. Выключна дрэнна працуе партыйны кабінет. Ён не арганізуе кансультацый для камуністаў, не аказвае дапамогі прапаганда-выбарчым камуністам, не аказвае дапамогі парткабінетам. За некалькі месяцаў змяніліся 4 загадчыкі парткабінетам, а работчы так і не вядуць.

Пра гэта гаварылі ў сваіх выступленнях тт. Спевак, Барташоў, Росін і іншыя.

На сходзе высвятлілася, што ў камплектаванні партыйных школ прайшоў няправільна. Залічаны ў гурток павышанага тыпу такія таварышы, якія слаба разбіраюцца ў палітычных пытаннях. Аслупнічаў на дрэннае ўстаанне прывіжанага матэрыялу. На кожны занятак гурток заўсёды прыходзілі новыя людзі. Яны перахаджалі нармальнай рабоце, затрымлівалі свечасовае выкананне вучэбнай праграмы.

Прапагандысты, слухачы школы былі прадстаўлены самі сабе. Нізі ўзровень партыйнай прапаганды адмоўна дзейнічаў на разгортванне партыйна-палітычнай і масава-выхаваўчай работ сярод беспартыйных ма. Ярыкам сведчаннем гэтага з'яўляецца выключна слабая рэста партыі. За 1937 год былі прыняты ў партыю толькі 4 чалавек і за 1938 год — 13. Між тым на заводзе сёння добрых стажаваных, дзсяткі комсамольцаў, якія бязмежна адданы нашай партыі.

Камун

НАРКАМЗЕМ НЕ ЗМАГАЕЦА ЗА ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ БУЛЬБЫ

Наркамзем рэспублікі да гэтага часу не прыняў практычных мер па арганізацыі барацьбы за ажыццяўленне паставы СНК СССР «Аб мерах па павышэнню ўраджайнасці бульбы ў 1938 годзе». План пасеву бульбы для БССР (па калгасна-сялянскаму сектару) устаноўлены ў памеры 585 тыс. гектараў, у тым ліку сартавых пасеваў 200 тыс. гектараў. Па даных Наркамзема, агульны план пасеву бульбы забяспечан насеннем на 113 проц., а план сартавых пасеваў — толькі на 40 проц. План засыпкі сартавой бульбы калгасам выканан на 64 проц. План міжкалгаснага сартабому бульбы выканан на 9 проц., а план дзяржаўных загатоў сартавой бульбы — на 30 проц.

Указана становішча (калі ўлічыць, што план сартавога пасеву за лік клубневага албору ўсяго толькі 13 тыс. гектараў) ставіць пад прамую пагрозу зрыну план сартавых пасеваў у 1938 годзе, у тым ліку плана пасеву ракаўстойлівых сартоў ў раёнах пагранічнай паласы. Заніжанасць задання па клубневаму албору пацвярджае яшчэ і тым, што такія, напрыклад, раннія сарты бульбы, як «ранняя роза» і «спікур» зусім не апрабаваліся і асталіся не ўлічанымі.

Усё гэта — вынік поўнай адуэтанасці кантролю з боку Наркамзема БССР за выкананнем планаў падрыхтоўкі сартавога пасеву бульбы.

Атраўжаныя па культуры бульбы спучаныя раёны толькі 31 сакавіка, прычым у іх не адлюстраваны такія агра-тэхнічныя і арганізацыйныя пытанні, якія прадугледжаны паставой СНК СССР, як арганізацыя сталых звеняў па бульбе, пасадка бульбы па лепшых палярэдыках; зніжаны нормы ўнесена ўгнаенняў, што перашкаджае атрыманню высокай ураджай. Нічога таксама не сказана аб барацьбе са стратамі пры ўборцы і захаванні бульбы.

Дарчы, пільганні культуры бульбы (агра-тэхніка, насеннаводства, сартавыправабаванне і т. д.) у Наркамземе займаюць толькі адзін аграрны ў будыўніны кіраўніцтва. Усе астатнія вытворчыя ўраўнёваны спецыялістаў па бульбе не маюць.

Інавацыйна да гэтага часу сартавыправабавальная сетка па бульбе ліквідавана. Новая не створана. Няма і

навукова-даследчых станцый па бульбе. Справай сартавыправабавання і выдлення новых сартоў ва ўмовах БССР нічога не займаюцца, хоць плочка пасеву бульбы займае 15 проц. да агульнай плошчы сяўбы. Наркамзем нічога не зрабіў па арганізацыі сартавыправабавання ў гэтым годзе. У выніку, такія практычныя мерапрыемствы па павышэнню ўраджайнасці бульбы, як прагляд сартавыправабавання і складанне плана пераходу на сартавыя сартавыя пасевы па кожнаму раёну ў пасадку з улікам фарсаванага размяшчэння, — астаюцца нерэалізаванымі.

Устаноўлены на 1938 год план сяўбы ракаўстойлівых сартоў бульбы па даных НКЗБ забяспечан насеннем толькі на 70 проц. Астатняя колькасць насення павіна паступіць за лік міжкалгаснага абмену і мясцовых загатоў, план па якіх зрынаецца.

Шляхам правяркі карантыннай інспекцыя Наркамзема ўстаноўлена, што ракаўстойлівыя сарты бульбы ў цэлым раёне калгасаў размяжоўваюцца па працэнтах, скарачваюцца жывёлы, дрожа захоўваюцца і т. д. Напрыклад, у калгасе «Першамайск», Уздзенскага раёна, 400 цэнтнераў бульбы сорту «Юбель» перададзены спіртзаводу. У калгасе «Большэвік», Жыткавіцкага раёна, з трох буртоў бульбы сорту «Парнасія» адзін бурт змяра і да сёння зразумела, непраходны. У калгасе «Перша мая», Жыткавіцкага раёна, з атрыманых у 1937 годзе 220 цэнтнераў бульбы сорту «Юбель» на насенне пакінута толькі 60 цэнтнераў, астатняя скармлена жывёле.

У Мазырскім раёне нават не складзены план міжкалгаснага сартабому і клубневага албору. Не распрацаваны і не лаведзены да калгасаў агра-тэхнічныя мерапрыемствы па бульбе. Зацэпчаны райземадзела тав. Гарнастаў нічога дроннага ў гэтым не бачыць.

Не глядзячы на мноства трывожных сігналаў, Наркамзем рэспублікі не прыняў мер да суцэльнай правяркі хаваных ракаўстойлівых сартоў бульбы ў калгасах, які і наогул не прымае эфектыўных мер па арганізацыі барацьбы за ўжараненне на калгасных палках рэспублікі лепшых сартоў бульбы.

Е. ТЭІНІН.



Знамянікі-комсамольцы паравозага дэпа Запарожскага алюмініевага заводу разгарнілі барацьбу за скарыстанне сумесі зямляністаў трыляўнага вузлаў. За чатыры месяцы работы на новых сумесях стаханавіцаў аказаліся 500 тон трыляўнага вузлаў, зніжаны адкасова прастой вагонаў НКЗБ на 40 проц. На ЗДЫМКУ: ініцыятары барацьбы за якасцю трыляўнага вузлаў-комсамольцы-замынікі тав. Бероня (справа) і памочнік машыніста тав. Ланцэў (сп.).

ПЕРАДМАЙСКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА УЗОРЫ СТАХАНАЎСКОЙ РАБОТЫ

РЭЧЫЦА. На ўсёх падпрыемствах горда жывейшы водгук знайшоў заклік калектыва Гомсельмаша аб дастойнай сутрачы Першага мая. Рабочыя лезавоза імя Кірава паказваюць узоры стаханавскай работы. Стаханавыя стружачная пеха тав. Сікорская вырабляе 1500 кілограмаў стружкі — 162 проц. нормы. Добрых паказальнікаў дасягнулі стаханавыя гэтага-ж пеха тав. Ляханька, Какоўці, Юліна Луста і інш., якія выконваюць свае нормы на 146—167 проц.

Павысілі сваю выпрацоўку рабочыя фанернага заводу № 19. Стаханавыя-нашчыткі тав. Маслякоўскі выконвае норму на 177 проц., акоршчык тав. Протчанка — на 159 проц., клейшчыца тав. Стрыжак — на 133 проц.

Разгарнулася перадмайскае спаборніцтва ў промацэлах «Чырвоны мазельшчык» і «Кустаметал». Стаханавы-нашчыткі тав. Мяснішчык і тав. Мяснішчык выконваюць свае нормы на 146—167 проц.

Павысілі сваю выпрацоўку рабочыя фанернага заводу № 19. Стаханавыя-нашчыткі тав. Маслякоўскі выконвае норму на 177 проц., акоршчык тав. Протчанка — на 159 проц., клейшчыца тав. Стрыжак — на 133 проц.

Разгарнулася перадмайскае спаборніцтва ў промацэлах «Чырвоны мазельшчык» і «Кустаметал». Стаханавы-нашчыткі тав. Мяснішчык і тав. Мяснішчык выконваюць свае нормы на 146—167 проц.

цы-стальеры тт. Каплан, Драпеца, Міляўскі выконваюць свае дзённыя заданні на 230 проц. Кавалі тт. Казіміраў, Чыжык, Вабінікі — на 180 проц. Лепшыя людзі ст. Рэчыца змагаюцца за перадавое месца на Беларускай чыгуны. Стральнік тав. Анчэрбак трымае стрэлку ў выдатным становішчы, не мае ніводнага парашуні працоўнай дысплыны. Тав. Анчэрбак — сапачуны і зараз рыхтуецца да ўступлення ў кандыдаты партыі.

Месячны план па пагрузцы станцыя выканала на 121 проц., па выгрузцы — на 100 проц.

Чыгуначнікі ўзможна рыхтуюцца да выбару ў Вярхоўны Совет БССР. Арганізацыя 11 гуртоў па выучэнцы тав. Палажанае аб выбарах. Агітатары тт. Цэнгнер, Сухомкі, Палавіна рэгулярна праводзяць заняткі.

М. КРАСНАКУЦКІ.

ГОМЕЛЬ. Перадвая брыгада швейнай фабрыкі «Комінтэрн» з дня ў дзень павышае сваю выпрацоўку. Брыгада тав. Богельмана сістэматычна выконвае сваё заданне на 133 проц. Змяна майстра бручачага пеха тав. Багданова па першую дэкаду дала 118,8 проц.

На дрэвапрацоўчым камбінаце імя Ежова брыгада тав. Грыньвай Насці дасягнула выканання нормы на 171 проц. Дыбчэнка І. — 156 проц. Рабочыя лезавоза імя Кірава паказваюць узоры стаханавскай работы. Стаханавыя выконваюць норму на 182 проц. Н. Г.

БЫХАЎ. Паміж усімі брыгадамі лезавоза імя Калініна заключаны сацыялістычныя дагаворы на лепшую

ДОБРЫЯ ЎСХОДЫ ЗЕРНАВЫХ

КАМАРЫН. Прайшлі невялікія летнія дажджы. Цёплыя праменні веснавага сонца саграваюць калгасныя палі. Пайшлі ў рост азямь. На палях калгаса «Ленінскі шлях» яны дасягаюць 10 сантыметраў, на асаўшаным боласце — 13 сантыметраў. З'явіліся добрыя ўсходы ранніх праях.

У калгасе «Новы шлях» апрача зернавых сеюч ужо лён. Калгаснікі абавязаліся сабраць ураджай у 18 цэнтнераў зернавых, 200 цэнтнераў бульбы і не менш 5 цэнтнераў ільнявалатка на гектара.

Добры ўраджай тут будзе забяспечаны.

чан. Парукай гэтаму — побывалы палітэчны і вытворчы ўдзельнікі калгасных мас. Шырыцца сацыялістычнае спаборніцтва між брыгадамі, звенямі і асобнымі калгаснікамі. Араты гэтага калгаса тав. Корж Міна на пасадцы бульбы спаборнічае з калгаснікам тав. Ліхавіцка. Корж узрывае (на валак) па 0,8 гектара пры норме 0,5. Яго сусед узрывае па 0,7 гектара.

На 15 красавіка ў раёне пасевана 2238 гектараў зернавых. Пасевана звыш 40 проц. ільня, многія калгасы прыступілі да пасадкі бульбы (БЕЛТА).

П. ФІСКОУ.

387 АДНАСОБНЫХ ГАСПАДАРАК УСТУПІЛІ У КАЛГАСЫ

За апошніы месяц у Быхаўскім раёне ў калгасы ўступіла 387 аднаасобных гаспадарак. Асабліва многа аднаасобнікаў уступіла ў калгасы Лідскага сельсавета. Толькі за апошніы тры тыдні ў калгасы ўлікова 22 аднаасобныя гаспадаркі. За гэты час у калгасы Барысбаўскага сельсавета ўступіла 25 гаспадарак.

Г. ПАУЛАУ.

БАРАНУЮЦЬ АЗІМЬЯ ПАСЕВЫ

БАБРУЙСК. З наступленнем цёплых вясенніх дзён калгас «1 Мая», Барысбаўскага сельсавета, адрозж пачаў бараванне азямья жыта. У першыя дні было забаравана звыш 80 гектараў. Лепшыя калгаснікі І. Архіпенка, І. Паракхевіч, П. Дашкоўскі і І. Фіскаў, працуючы на бараванні, выконваюць норму на 150—160 процантаў.

П. ФІСКОУ.

21 ГОД З ДНЯ АПУБЛІКАВАННЯ КРАСАВІЧКІХ ТЭЗІСАЎ В. І. ЛЕНІНА

ТЭЗІСЫ БАРАЦЬБЫ І ПЕРАМОГ

Красавіцкія тэзісы Леніна з'явіліся вычарнальнай праграмай баянога дзеяння пролетарскай партыі ў пераходны перыяд, створаны буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыяй: «Гэта быў найважнейшы пералом у гісторыі Расіі і небыла паварот у гісторыі нашай партыі, — пісаў таварыш Сталін з паводу перамогі лютэўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі. — Неабходна была новая арыентацыя партыі ў новых умовах барацьбы».

Перамога буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі дала магчымасць вярнуцца з далёкага сямляк Туруханскага края, Якуцкай вобласці, Нарыма, лепшым сямям слаўнай большэвіцкай партыі.

Ні далейшыя, ні торныя годны рэакцыі — нішто не магло пахіснуць ідэянага і арганізацыйнага згуртавання большэвіцкай рады.

Партыя сутрачала новы этап рэвалюцыйнай барацьбы, абіраючыся на вучэнне Леніна аб магчымасці перамогі сацыялізму ў адной асобна ўсталяванай краіне. Партыя была ўзброена вучэннем Леніна аб імперыялізме, як новаму этапу капіталізму. Партыя агураваўся на палатве гэтага вучэння вакол сабе рабочы клас, кілака яго на прадаўжэнне барацьбы за перастанне буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў сацыялістычную.

«Спэтрэбіліся вядомыя «Красавіцкія тэзісы» Леніна, для таго, каб партыя магла адным узмахам выйсці на новую дарогу» — пісаў таварыш Сталін аб тэзісах Леніна.

Вучушы ў эмігранты, Ленін янамаю сацыялізм у рэвалюцыйным падземе ў Расіі. Не глядзячы на тое, што імперыялістычная вайна 1914 года ўскладняла яго сувязь з партыйнымі арганізацыямі і з рабочым класам Расіі, Владимир Ильич з геніяльнай прааріацыяй ўлічваў суадносіны класавых сіл і партыі. Ён ведаў скла-

даную механіку класавай барацьбы. Гэта дапамагло Владимир Ильичу з першых-ж дзён рэвалюцыі правільна акрэсліць заданні партыі большэвіцкай, заданні пролетарыята.

Ён яшчэ ў «Пісьмах з далёку» пісаў аб лютэўска-сакавіцкай рэвалюцыі, якая перамагла царызм, як аб пераходным этапе, які падрыхтоўваў глебу па другога этапа — да перамогі сацыялістычнай рэвалюцыі.

Пасля павадзленніў аб лютэўска-сакавіцкай рэвалюцыі Ленін пісаў: «Рабочыя, вы правілі чуды пралетарскага, народнага гераізма ў грамадзянскай вайне супроць царызма, вы павіны правіць чуды пролетарскай і агульна-народнай арганізацыі, каб падрыхтаваць сваю перамогу ў другім этапе рэвалюцыі». (Ленін, том XX, стар. 19).

Прыезда Леніна чакала ўся партыя. Большэвікі ішлі да новых рэвалюцыйных баёў, акружаныя з усіх бакоў ворагамі. Лютэўска-сакавіцкая рэвалюцыя стварыла дубоўталства, якое не магло даць рабочаму класу і сялянству ні міру, ні хлеба, ні свабоды. Партыя ставіла заданні — звергнуць уладу капіталістаў і памешчыкаў.

Апартуністы ўсёх масей, цпер выкрыты і знішчаны, заклятыя ворагі народа Каменев, Рыкаў, Пятакоў і іншыя імкнуліся пераказаць партыю ў тым, што немагчыма думаць аб сацыялістычнай рэвалюцыі. Яны сіваржылі, што паміж буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі і сацыялістычнай павінен быць працяжны інтэрвал. Ім падцявалі, прыкываючыся «леніноў», Бухарын, Радак і іншыя бандыты.

Супроць гэтых антыленінскіх дзеянняў яшчэ да прыезда Леніна ў Расію рашуча выступіў таварыш Сталін, абараняючы ленінскае вучэнне аб пралетарскай сацыялістычнай рэвалюцыі.

3-га (16) красавіка 1917 года з эміграцыі вярнуўся Владимир Ильич Ленін.

не нацыянальных абмежаванняў» («Правда» № 17). У гэтых артыкулах ставіліся важнейшыя пытанні аб рускай рэвалюцыі.

Таварыш Сталін, не маючы ні тэзісаў, ні «Пісьмаў з далёку», у гэтых артыкулах праз далёкія прасторы пераклікаўся з аднолькавымі мыслямі Леніна. Сваёй гіганцкай работай таварыш Сталін падрыхтоўваў партыю і рабочы клас да таго, каб ленінскія «Красавіцкія тэзісы» былі прыняты партыяй паўсюды.

«Красавіцкія тэзісы» Леніна паставілі чотка пытанне аб вайне. Яны давалі ясны адказ на пытанне аб адносінах да вайны. Тэзісы ўскрывалі рабочы характар імперыялістычнай вайны, заяўляючы, што пролетарыят можа даць згоду на рэвалюцыйную вайну толькі пры пераходзе ўдзельні ў рукі пролетарыята і сялянскай белнаты і пры адмаўленні ад усіх анексіў на справе, пры поўным разрыве з інтэрасамі капітала: «...кончыць вайну сапраўды дэмакратычна, негалтоўным мірам нельга быць звяржэння капітала» (Ленін, том XX, стар. 87—88).

Ленін паставіў перад партыяй заданне расстануцца працоўным масам шкочынась «рэвалюцыйнага абарончства», якое было ў наяўнасці ў доволі значнай колькасці працоўных, ашуканых буржуазіяй.

Патрабавалася гіганцкая прапаганда-агітацыйная работа партыі, каб расстануць масам, што імперыялістычная вайна цесна звязана з капіталам, з захватам новых тэрыторый, з прыгначаннем адсталых нацый і нацыянальнасцей.

Работа партыі ўважалася поўным поспехам. Прапаганда Леніна арганізаваў братамі ваяуючых войск паміж сабой знайшла жывы водгук сярод ваяуючых і расстроіла планы гучных, мілковых і К'. Не дапамог і злобы вой буржуазіі і яе лакеяў — меншавікоў і эсэраў, якія лілі бруд, узводзілі паклёп на нашу партыю, патрабуючы працягу вайны да пераможнага канца.

«Ніякага падтрымання часоваму ўраду» (у процівагу каменевскай пазіцыі: «падтрымаць пастольні-наколькі»),

«Уся ўлада саветам», — такую зусім ясную ўстаноўку дае ў сваіх тэзісах Ставіліся важнейшыя пытанні аб рускай рэвалюцыі.

Таварыш Сталін, не маючы ні тэзісаў, ні «Пісьмаў з далёку», у гэтых артыкулах праз далёкія прасторы пераклікаўся з аднолькавымі мыслямі Леніна. Сваёй гіганцкай работай таварыш Сталін падрыхтоўваў партыю і рабочы клас да таго, каб ленінскія «Красавіцкія тэзісы» былі прыняты партыяй паўсюды.

«Красавіцкія тэзісы» Леніна паставілі чотка пытанне аб вайне. Яны давалі ясны адказ на пытанне аб адносінах да вайны. Тэзісы ўскрывалі рабочы характар імперыялістычнай вайны, заяўляючы, што пролетарыят можа даць згоду на рэвалюцыйную вайну толькі пры пераходзе ўдзельні ў рукі пролетарыята і сялянскай белнаты і пры адмаўленні ад усіх анексіў на справе, пры поўным разрыве з інтэрасамі капітала: «...кончыць вайну сапраўды дэмакратычна, негалтоўным мірам нельга быць звяржэння капітала» (Ленін, том XX, стар. 87—88).

Ленін паставіў перад партыяй заданне расстануцца працоўным масам шкочынась «рэвалюцыйнага абарончства», якое было ў наяўнасці ў доволі значнай колькасці працоўных, ашуканых буржуазіяй.

Патрабавалася гіганцкая прапаганда-агітацыйная работа партыі, каб расстануць масам, што імперыялістычная вайна цесна звязана з капіталам, з захватам новых тэрыторый, з прыгначаннем адсталых нацый і нацыянальнасцей.

Работа партыі ўважалася поўным поспехам. Прапаганда Леніна арганізаваў братамі ваяуючых войск паміж сабой знайшла жывы водгук сярод ваяуючых і расстроіла планы гучных, мілковых і К'. Не дапамог і злобы вой буржуазіі і яе лакеяў — меншавікоў і эсэраў, якія лілі бруд, узводзілі паклёп на нашу партыю, патрабуючы працягу вайны да пераможнага канца.

«Ніякага падтрымання часоваму ўраду» (у процівагу каменевскай пазіцыі: «падтрымаць пастольні-наколькі»),

ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

14 красавіка адбылося пад старшынствам тав. Молатава В. М. чарговае пасяджэнне Савета Народных Камісараў Саюза ССР.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР заслухаў даклад старшыні Дзяржаўнага праўдзяна СНК СССР тав. Вазнясенскага аб выніках работы прамысловасці па выкананню плана I квартала.

Соўнарком адначасна невякзанае прамысловымі наркаматамі, за выключэннем Наркамхарчпрама, вытворчага плана I квартала. Замест устаноўленага плана па саюзных і саюзна-рэспубліканскіх прамысловых наркаматах (Наркамхімпрам, Наркаммаш, Наркамарнай прамысловасці, Наркамлетпрам, Наркамхарчпрам, Наркамлес, Наркамзаг) прыстоу прамысловай прадукцыі ў I квартале 1938 года ў параўнанні з I кварталам 1937 года ў памеры 17,2 проц., шчы прыст прамысловай прадукцыі ў памеры 9,7 проц.

У выніку гэтага вытворчага праграма I квартала выканана прамысловасцю толькі на 92 проц. ад квартальнага плана: па Наркамхімпраму — 89,4 проц., па Наркаммашу — 88,9 проц., па Наркамату абароннай прамысловасці — 93 проц., па Наркамлетпраму — 93,1 проц.

Соўнарком СССР адначасна прывячэнне Наркамхарчпрамам квартальнага плана. Наркамхарчпрам выкаўваў план I квартала 1938 года на 106,6 проц.

Соўнарком устаноўіў, што Наркамлес і Наркамзаг не толькі не выкаўвалі устаноўленага квартальнага плана (Наркамлес — 73,3 проц. і Наркамзаг — 77,5 проц.), але за прапайшоўшы квартал пайшлі назад у параўнанні з адпаведным перыядам 1937 года.

Разам з тым СНК Саюза ССР адначасна прыстаў, з месцаў і месцаў, нарастанне тэмпаў павелічэння прадукцыі прамысловасці ў параўнанні з адпаведнымі месцамі мінулага года, а імяна: па ўсёй прамысловасці студзеня 1938 года даў рост прамысловай прадукцыі ў параўнанні з студзенем 1937 года на 5,6 проц., люты — рост прамысловай прадукцыі ў параўнанні з лютым мінулага года на 9 проц. і сакавік — рост прамысловай прадукцыі ў параўнанні з сакавіком мінулага года на 12 проц.

Па Наркамхімпраму, Наркаммашу і Наркамату абароннай прамысловасці прамысловай прадукцыі за студзеня, люты і сакавік у параўнанні з адпаведнымі месцамі мінулага года — на 6,5 проц., 10,6 проц., 13,4 проц.; па Наркамлетпраму — рост на 5,1 проц., 2,3 проц., 7,9 проц.; па Наркамхарчпраму — рост на 9,4 проц., 19,8 проц., 21,2 проц.

У сувязі з вялікім адставаннем яснай прамысловасці ў I квартале 1938 года Эканамсовету даручана ўстанавіць спецыяльны нагляд і аказваць усямерную дапамогу лясным арганізацыям для забяспечэння выканання праграмы лясараспацоўкі і лясавывазі ў 1938 годзе і прыняць дадатковыя меры да недапушчэння разкаса скарачэння лясавозаў і люті перыяд.

У сувязі з адставаннем у выкананні вытворчых праграмаў па сельскагаспадарчых машынах, Соўнарком СССР прапавіваў Наркаммашу прыняць усё меры да забяспечэння выканання вытворчых праграмаў ў II квартале па ўборачных машынах і камбайнах. Эканамсовету даручана правярць прымаомыя Наркаммашам меры ў гэтых адносінах.

Соўнарком СССР заслухаў даклад Народнага камісара земляробства тав. Эйхе і салдак Стэршыні Дзяржаўнага СССР тав. Вазнясенскага аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год.

Пачынаючы з 1934 года, жывёлага-

доўля краіны ідзе наўхільна па шляху ўздыму.

За гэтыя годы калгаснае сялянства дасягнула вялікіх поспехаў у развіцці жывёлагадоўлі. Пагалоўе буйнай рагатай жывёлы з 1934 года па 1937 год уключна вырасла на 52 проц., авечак і коз — на 81 проц., свіней — на 123 проц. Звыш 90 проц. калгасаў маюць жывёлагадоўчыя таварныя фермы. У калгасных таварных фермах за тры годы пагалоўе буйнай рагатай жывёлы вырасла на 78 проц., авечак — на 122 проц., свіней — на 125 проц., ковей — на 29 проц. Таварныя фермы сталі важнейшай крыніцай снабжэння краіны прадукцыяй жывёлагадоўлі.

Значна вырасла забяспечанасць калгаснікаў жывёлай у асабным карыстанні. У выніку гаспадарачага ўжараняння калгасаў і шырокай дзяржаўнай дапамогі, аказанай калгаснікам шляхам продажу жывёлы з соўгасу і калгасных ферм разам з прадаслаўленнем ім спецыяльных крадятаў, бескароўнасць сярод калгаснікаў у асноўным ліквідавана. З 1934 года па 1937 год калгаснікі атрымалі з соўгасу і калгасных ферм у парадку кантрактных 5.500 тыс. цялят, 15 млн. парасят, 4.400 тыс. авечак і ягнят.

Прароблена вялікая работа па палатэнню якасці жывёлы. На палатэне раённага чэрвеньскага Пленума ЦК ВКП(б) 1934 г. створана 190 плема-соўгасаў і 103 племянныя расаднікі. Калгасы атрымалі з соўгасаў, дзяржаўных племасаднікаў і племянных ферм вялікую колькасць племянных быкоў, цялак, свіней, авечак і ковей.

Аб буйных дасягненнях калгаснага жывёлагадоўлі ў галіне развіцця жывёлагадоўлі сведчаць палатэнныя даныя перапісу жывёлы на 1 студзеня 1938 года. Гэтыя даныя паказваюць, што за 1937 год пагалоўе жывёлы вырасла: ў калгасах па буйнай рагатай жывёле — на 2,1 проц., па авечках — на 21,2 проц., па козах — на 17,5 проц., па свінях — на 17,7 проц., у калгаснікаў: па буйнай рагатай жывёле — на 12,8 проц., па авечках — на 33,7 проц., па козах — на 35,2 проц., па свінях — на 48,9 проц. Вырасла таксама пагалоўе жывёлы і ў аднаасобнікаў.

Значных поспехаў у галіне развіцця жывёлагадоўлі дасягнулі і саўгасы. Яны адыгралі вялікую ролю ў якасным палатэнні калгаснай жывёлы.

Аднак, у выніку неадвальнагай работы зямельных органаў і раду мясцовых партыйных і саветскіх арганізацый, а таксама з прычыны шкідлівага ворагаў народа, да гэтага часу не выканан рад важнейшых задань, пастаўленых партыяй і ўрадам у галіне развіцця жывёлагадоўлі.

Найбольш адстаючым участкам з'яўляецца кансгадоўля.

Адота кармавая база жывёлагадоўлі; наяўныя ў краіне вельзавыя плошчы натуральных сенажаў і лясбышчаў выкарыстоўваюцца вельмі дрэнна.

Не ва ўсіх калгасах арганізаваны жывёлагадоўчыя таварныя фермы, а ў раёне калгасаў фермы з'яўляюцца заклад дабрабыта.

Да гэтага часу не ўпарадкавана справа ветэрынарыяга і заатэхнічнага абслугоўвання жывёлы.

Праект дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі і метывацыі жывёлы на 1938 год намачае далейшы звычны рост пагалоўя жывёлы і ўсталяванне заданні па вырашчыванню маладняка ў соўгасах, калгасах, калгасных вярках і аднаасобных гаспадарках, а таксама намачае мерапрыемствы па палатэнню пароднага складу жывёлы.

Соўнарком прыняў у асноўным праект дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год.

М. ВОЛГІН, П. ЕРШОУ.

„МЫ ВЕДАЛИ, ШТО ЗА НАМИ СТАЙЦЬ ВЯЛІКАЯ РАДЗІМА“

(ПІСЬМО КАМАНДЫ ПАРАХОДА «КУЗНЕЦСТРОЙ»)

Яшчэ некалькі дзён назад мы былі далёка ад радзімы, у Хакодэце. Здаецца, уточыны катанаванні, усе кашмары японскага палона — астатліся ціпер заду. Мы зноў на гарача любімай радзіме. Цяжка перадаць, колькі шчасця і радасці мы адчуваем, слухаючы родную мову, бачучы радасныя твары людзей нашай краіны. Цяжка перадаць, колькі нянавісці і прэзэрэна кляскача ў грудзях кожнага з нас пры ўспамінах аб звестках японцаў.

Нам у розных формах прапанавалі здраўдзіць радзіме. Судовы ўрач Высокі атрымаў прапанову астацца ў Японіі або ў Манчжоу-Го. Пасля катэгарычнага пратэсту Высокага супроць палобных прапановаў, яму ўсё-ж прадажжылі задаваць пытанні шпіёнскага характару: ці былі ў СССР эпідэміі і якія, дзе і якія сталіся ваісковыя часткі, колькі і якіх авіяцый, асабліва японцы цікавіліся становішчам на Камчатцы, у Прымор'і, а таксама Паўночным морскім шляхам. Калі Высокі адмовіўся адказаць і на пытанне, ці збіраецца СССР ваяваць з Японіяй, заявіў: «СССР вайны не хоча, але дасць сакрушальны адпор жэману, хто нападзе». — дапытваюшы афіцэр шафіна аставаў нагамі і закрываў: «Я вас спялю, вы агент ДПУ». Высокі сказаў: «Рабіце, што ўгодна, я ў вашых руках, але памятайце: мая радзіма не даруе вам гэта».

Японцы ўсім мерамі прабавалі заперваваць нас у лік сваіх шпіёнаў. Прапановы астацца ў Японіі або ў Манчжоу-Го рабіліся ўсім. Хворую работніцу Тоньшэву пракурор загаліў пакаючы ад ляжаньня ў Японіі. Пасажыру Растоўскаму прапанавалі астацца ў Японіі, або ў Манчжоу-Го. Другога памочніка капітана Гуніна запхалі, ці няма ў яго сваякоў і знаёмых у Манчжоу-Го і ці не хоча ён тут астацца. Гунін адмовіўся. Тады, абядаючы яму грошы, прапанавалі даць шпіёнскія весткі аб Камчатцы, расказаць, як разумець знакі адраўнення ў Чырвонай Арміі. Матросу ордэнаюсцу Кузьміну і іншым дапытаным малым маракам прапанавалі за здраўдніцтва грошы, віно і альбомы з фатаграфіямі гейш для выбару.

Жонку пасажыра Растоўскага правядварвалі. Пасля арышту мужа з'явіўся на борт паліцэйскі і «сакрэтная» па-

веданні, што муж згадзіўся астацца ў Японіі, і нібы, любячы сваю жонку, хоча, каб яна прыехала на бераг. Растоўскага з абурэннем адхілілі прапанову, сказаўшы, што яна не верыць гэтаму. А калі і дапусціць, што муж здраўдзіў радзіме, то яна пагарджае яго і не лічыць сваім мужам.

Уся каманда і пасажыры вялі сябе ў японскім палоне, як паддае советскім патрыётам. Згуртаванасць, спакой, вытрымка — вось асноўнае, чаго мы трымаліся. Мы не наддавалі ніякай правакцыі. Японскі друк паведмаляў небыліцы аб нашым, нібы шпіянажы.

Капітан Высока ніс гонар советскага грамадзяніна. Ён заявіў на першым судзе: «Вы абвінавачваеце мяне і каманду ў шпіянажы ў японскіх водах, хоць ніякіх рэчывых доказаў у вас няма. Наша невіноўнасць зусім ясна. Заяўляю, што па прыходзе ў порт Хакодэце мне ніхто не прадажжыў абвінавачанні ў парушэнні японскіх законаў, але калі я адмовіўся выканаць рэд патрабаванніў, глыбока зневажжыўшы маю краіну і мяне, мне заявілі, што калі я згадзіўся здраўдзіць сваёй камандзе і пасажырам, здраўдзіў сваёй краіне і зрабіўшы шпіёнам, то мяне з камандай на другі дзень вываляць. Калі не згадзіўся, мяне арыштуць і будуць судзіць па законах ваеннага часу, як шпіёна».

Японцам не ўдалося нічога дабіцца. Мы ўсе ведалі, што за намі стайць магутная вялікая радзіма, што аб нас клопачыцца наш урад, наш родны Сталін, і мы былі спакойны.

Мы біязмежна абураны наглым уварваннем 11 японскіх самалётаў на нашу тэрыторыю і заяўляем, што ўсе як здэіны гатовы выступіць на абарону сваёй любімай радзімы, як і ўвесь сёньні народ гатовы даць сакрушальны адпор зараўшымся японскім імперыялістам.

Матросы першага класа: **Еліў М. І., Кузьмін Н. А., Шароўскі А. Я., Калінін Г. П.,** буфетчыца **Кірэнава В. В.,** старшы механік **Ермакоў А. А.,** старшы машыніст **Кенстанцінаў А. І.,** судовы ўрач **Высокі А. А.,** троеч памочнік капітана **Сцяпанюў Д. І.,** другі памочнік капітана **Гунін В. І.,** траці механік **Савіцін Г. П.,** Владзівасток, 15 красавіка. (Перадана па тэлеграфу). (БЕЛТА).



У РЕСПУБЛІКАНСКОЙ ІСПАНІ. Міністэрства народнай асветы арганізавала перасоўны тэатр, які выступае ў прэферантных гарадах і сёлах. На здымку — Сістэмак пачынае вялікі пэсаль і танцаваць.

КЛУБЫ СТАЛІЦЫ ДА ПЕРШАГА МАЯ

Клубы сталіцы разгарнулі дзейную падрыхтоўку да ўсенароднага свята — Першага мая. Гурткі рыхтуюць новыя паставы, танцы, песні і музыку. Харавы гурток клуба «Чырвоны будаўнік», рэвуэлюе новыя песні аб радзіме і шчаслівым жыцці працоўных СССР і ао тэрох нашай вялікай радзімы. Сярод іх — песня аб Шчорсе, «Таванка» і «Комсомольска прамішляна». Валетны гурток рэпетыруе танцы: «Крыжачок», «Кабардінку», «Яблык» і інш. Чымбальны аркестр — беларускі народныя песні — «Лявоніха», «Ой лялечкі гусі» і «У лясцы паю». Драмгурток рыхтуе паставоўку «200.000» па Шопэн-Аляіхему.

Духавы аркестр рэвуэлюе канцэртную музыку «Масква» і іншыя музычныя рэчы. Да свята ў клубе будзе праведзены рад дэкладуў аб міжнародным становішчы, аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР, вечар пытанняў і адказаў і т. д. Валетны гурток клуба работнікаў глядзіць да свята рыхтуе новую праграму. Вышымаўнічцы сустрачэць свята — Першае мая скажэннем вальскага партэрта таварына Сталіна. Асабліва вялікае ажыўленне сярод дзіцячага белгетнага гуртка, які рэвуэлюе масавы танец «Лявоніха». На парадзе перад урадавай трыбунай 20 пар дзіцячых партанцуючых гэты беларускі народны танец.

ФАУНА СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Інстытут біялогіі Акадэміі навук БССР прыступіў да складання многатомнай працы «Фауна БССР». У першую чаргу пачаеца выданне пачы томаў, прысвечаных апісанню паванковых жывёл — млекакормячых, ітупак, амфібіяў, ропшылі і рыб. Кожны том будзе мець пекалькі выпуску. Праз 1 1/2—2 месяцы выйдзе з друку першы выпуск і тома з апісаннем нааскомольных жывёл Беларусі. Падрыхтавала работа аб кампінгах. У гэтым жа годзе будзе адана ў друк апісанне драпежных жывёл. У 5-м

том увайдзе апісанне рыб. Іх лічыцца пача па рэспубліцы да 60 відаў. Гэта работа ўжо выдана. Праца «Фауна БССР» выдана пач агульнай рэдакцыі члена Акадэміі навук БССР акадэміка Н. М. Кулагіна і дзішча выключна важным дапаможнікам для настаўнікаў заалогі сярэдніх школ, і для ўсіх цікавячыхся жывёльным светам Беларусі. Інстытут біялогіі сабраў сагатавы календар жывёльнага свету—каля 1500 экзэмпляраў млекакормячых, 3000 ітупак і інш.

ПЕРШАМАІСКІЯ КАНЦЭРТЫ

Дзяржаўная філармонія БССР стварыла 14 Фрмал з арыстатэа Тэатра оперы і балета, музыкамелі, артысты эстрады Масквы, Ленінграда, Кіева і іншых гарадоў для абсугубаванія працоўных БССР канцэртаў ў дні першамайскіх свят. З 28 красавіка па 6 мая ў гарадах і райнах рэспублікі, у воніках частых і ў гарадзкіх атрадах будзе наладжана каля 120 канцэртаў. Для ўзяцця ў святочныя канцэртах у Менск прыязджае кіеўскі тэатр вадзелья.

8.770 ТЫСЯЧ МЕТРАУ ТКАНІН

Тэкстыльнае прадпрыемства Наркамтэпрама БССР у гэтым годзе дадзіць 8.000 тысяч метраў бавяўняных тканін і 170 тысяч метраў шарсцяных тканін — драпу, шавіты і інш. У нараўнанні з мінулым годам вытворчасць бавяўняных тканін павялічыцца на мільён метраў. Суконная фабрыка ў Якаўлевічах, Аршанскага раёна, значна павялічыла якасць прадукцыі. Тканіны будуць выпрацоўвацца з поўтравы шэрсці замест грубай. На 42 проц павялічыцца вытворчасць панчоў, носкоў, дзіячых панчоўных вырабаў. Будзе выпушчана 1.833 тысячы пар.

КОРАТКА

З набліжэннем міжнароднага свята — Першага мая малабыв магазін № 35 Менпрамдана ітабавана прадае рознай мэблы (шафы, буфеты, сталы, кавалы, сярты, электаржы і інш.) на суму каля 18.000 рублёў. 12 красавіка вырочка магазіна склала 17.036 рублёў.

ПЕРАД ДЗЯРЖАЎНЫМІ ЭКЗАМЕНАМІ

Вышэйшыя навучальныя ўстановы Менска пачалі падрыхтоўку да сматчэння бягучага навучальнага года.

У Беларускай дзяржаўным юрыдычным інстытуце і Інстытуце народнай гаспадаркі імя Куйбышава студэнты-выпускнікі ў асноўным здалі бягучыя экзамены і пачалі рыхтавацца да злучных дзяржаўных экзаменаў. У Беларускай дзяржаўным юрыдычным інстытуце павінны трымаць дзяржаўны экзамен 115 студэнтаў, у Інстытуце народнай гаспадаркі — 282.

Выпускнікам старэйшых леташня ўмовы падрыхтоўкі да адказнага іх вучобе перыяда — злучных дзяржаўнага экзамена. Яны ўзмоцнена рыхтуюцца. У абодвух інстытутах, пачынаючы з 16 красавіка, па факультэтах і курсах будуць сістэматычна чытацца лекцыі па найбольш складаных або даўно пройдзеных прадметах. Вечарамі праводзіцца штодзённа кансультанты. Даведзен да ведама выпускнікоў і вывешан расклад і парадак правядзення дзяржаўнага экзамена.

Трэба адзначыць, што грамадскія арганізацыі гэтых інстытутаў, ашчэ

па-сапраўднаму не ўключыліся ў падрыхтоўчую работу да дзяржаўных экзаменаў. Належаючым чынам не разгортнута сепенлаборніцтва сярод студэнтаў-выпускнікоў па атрыманне дыплома І ступені. У юрыдычным інстытуце з 115 выпускнікоў у сепенлаборніцтва ўключыліся толькі 22. Насянення газы да гэтага часу ні аднаго слова не змяшчлі аб злучанні дзяржаўных экзаменаў.

Некаторыя труднасці ў падрыхтоўчай рабоце студэнтаў выклікае адсутнасць асобнай спецыяльнай літаратуры. Так, напрыклад, бібліятэка юрыдычнага інстытута не мае ніякай літаратуры па грамадзянскаму праву, у бібліятэцы Інстытута народнай гаспадаркі нехавана літаратуры па статыстыцы і зусім няма літаратуры па фінансах. Студэнты вымушаны карыстацца ружаючымі лекцыямі, што значна ўскладняе падрыхтоўчую работу.

Дзяржаўны і грамадскія арганізаваны гэтых інстытутаў павінны стварыць усе неабходныя ўмовы для выпускнікоў, забяспечыць высокую якасць злучных дзяржаўнага экзамена.

ЯШЧЭ РАЗ АБ ПРЫНІПОВАСЦІ ГАЗЕТЫ „ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА“

У нумары ад 10 красавіка рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва» прысвятіла цалкам старонку новаму твору малой прозы Я. Агіншвет — «Фелікс Дзяржынскі». Пачынаючы гэта аўсім не дрэннае. Яно павінна быць паслужыць выдатным стымулам для творчай вучобы маладых аўтараў.

Але не гэта прадугледжвала рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва», друкуючы на гэтай старонцы два доўгія, супярэчлівыя наскрозь артыкулы. Мы не будзем зараа рабіць падрабязны разгляд артыкулаў т. Глеба і т. Клімковіча. Праўда, можам сказаць, што ні адзін з аўтараў сур'ёзна крытычна не падшыў да пазмы малой прозы і не дапамог сваім артыкулам яе творчому росту. Я. Агіншвет насяля прачытанія гэтых двух артыкулаў проста не разумее каму верыць. Верыць пачу т. Глеба, або верыць крытыку Клімковічу. І яе верыць рэдакцыя, якая радзі з супярэчлівымі артыкуламі змяшчае яе партрэт і сваёсабіўны прыскуп ад рэдакцыі!

Кажуць, з галавой. Каментаўручы артыкулы аўтараў, рэдакцыя па сутнасці ні з адным з іх не агаджаецца і заўважыла, што «пама ўпершыню ў беларускай літаратуры ставіць задачу паказаць у мастацкім творы вобраз рынара пралетарскай рэвалюцыі Фелікса Дзяржынскага. Пама мае рад ярых эпідэоў...» і т. д. Абэзімам ніжэй рэдакцыя салідарызуецца з пачытай секцыяй, якая апачыла, што пама надрукавана заўчасна.

Проста дзіўу даецца прачытаўшы такую канцоўку. Навошта быць рэдакцыі друкаваць два доўгія ўстанавыя артыкулы, адзін з якіх (Глеба) нават супроцьлеглы і думцы рэдакцыі і думцы пачытай секцыі. А ўсё гэта, вядома, вынік таго, што ў рэдакцыі і ў яе рэдактара тав. Гурскага няма прыніповасці ў адносінах з літаратурнага жыцця рэспублікі, няма элементнай повагі да сваіх чытачоў. Дакуль-жа Упраўленне па справах мастацтваў і Саюз савецкіх пісьменнікаў будучь мірыцца з беспрыніпнай лініяй сваяго органа?

СПЕКУЛЯНТЫ

Народны суд 6 участка г. Менска пад старшынствам тав. Мезыня разгледзеў справу Асіна Я. І. і Буркоўска І. І. якія прыхацалі з Горкаўскай і Ордаўскай абласцей для скупкі прамісловых тавараў з ітай спекуляцыяй. За 2 літ прабраванія ў Менску Асіна пачеў закупіць 93 метры мануфактуры, шмат гаралі, абутку і рад іншых тавараў. Буркоўскі закупіў 101 метр мануфактуры, 6 пар гаралі і інш.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

17 красавіка ў 7 гадзін вечара ў Беларускай дзяржаўным тэатры адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне партыйных і савецкіх арганізацый прысвечанае 20-гадоваму паражарнай эхавы ННВД СССР.

Народны суд прыгаварыў спекулянтаў Асіна Я. І. і Буркоўска І. І. да ўплаты ітрафна ў памеры 1.000 рублёў кожнага. Апачта таго настановай суда праматары, купленыя спекуляцыяй для перапарлажу, — канфіскаваны.

МЕНГОРКОМ КП(б)Б. МЕНГОРСОВЕТ. АД СТАЛІНСКАГА РК КП(б)Б. Т. Зільбергелт І. І., Р. Гуркоўскі А. М., Лёв М. М., Стэцін А. П. і Кулакоўскі Я. А. злучаюцца ва ўточны адрас Сталінскага РК КП(б)Б г. Менска.

Намеснік адзнамага рэдактара І. М. ОБЕНГЕЙМ.

ДВА КАНЦЭРТЫ В. В. БАРСАВАЙ У МЕНСКУ

15 і 16 красавіка г. г. у клубе імя Сталіна (Менск) адыліся два канцэрты выдатнага майстра вядзельнага мастацтва, вядомага вялікага Акадэмічнага ордэна Леніна тэатра Акадэмічнага ордэна СССР ордэнаюсца Валерыя Владиміравіча Барсава.

Радкае спадчынне пражогага тэмбра галаса, здзіўляючай ваякнай тэхнікі і артыстычнага майстэрства вылучае Валерыя Владиміравічу як адну з самых лепшых прадстаўнікоў вялікага савецкага мастацтва.

Захалле тэхнічнае майстэрства («Салавей»), го ў другіх выключна прастата, чыстая, пранікальнасць выканання («Сурлік»). В. В. Барсава з'яўляецца лепшым ўзроам у ваякнай мастацтве. Па ёй павінны раўняцца ўсе ваякісты нашай краіны. Трэба навучыцца працаваць так, як прадуе над сабой Барсава. Невадвальна ўдаскаляем сваё майстэрства. У гэтым заложу поспеху. Мы павінны гэтаму вучыцца ў яе.

Мы, работнікі мастацтва Савецкай Беларусі, гарача вітаем народную артыстку СССР і дзякуем за яе наведанне сталіцы ордэнаюсца рэспублікі. АДАМАНТАВА Л. Г., артыстка тэатра оперы і балета БССР.

ДА ЛЕПШАГА АБЛУГОВАННЯ ПАКУПНІКОУ ДА ПЕРШАМАІСКІХ СВЯТ МЕНГОРХАРЧАНДАЛЬ АДКРЫЎ з 15 красавіка на пл. Волі ПАВІЛЬЁН І 2 ПАНАТКІ. У ПРАДАЖЫ ЁСЦЬ шырокі асартымент ВАКАЛІНІХ КАНДЫЦЕРСКІХ ВЕЛАВУЛАЧНЫХ, ВІННА-ТАБАЧНЫХ ВЫРАБАЎ і іншых тавараў.

ВА ЎСІХ КНИЖНЫХ МАГАЗІНАХ І КИСКАХ КОГІЗА ЁСЦЬ У ПРАДАЖІ брашуры на рускай і беларускай мовах — Аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў. Пастагона Цэнтр альянага Камітэта ВКП(б) Цава брашуры — 5 кап. БЕЛАДЗІЯЛЕННЕ КОГІЗА.

ВЫРАЖ І ЗБЕРАЖЫ ДА ўВАГІ КАЛГАСАЎ! СТРАХУЙЦЕ ПАСЕВЫ ДА ПОўНАГА КОШТУ ўРАДЖАЎ. Па пастагона ЦК і СНК СССР ад 17 верасня 1935 г. і пастагона СНК СССР ад 5 верасня 1938 г. УВЕДЗЕНА ДАБРАВОЛЬНАЕ ЗВЫШАКАДНОЕ СТРАХАВАННЕ ПАСЕВАЎ СПЕЦІЯЛЬНЫХ І ТЭХПІЧНЫХ, ЗЕРНАВЫХ І ВАВОВЫХ КУЛЬТУР У КАЛГАСАХ.

Гукавы кінотэатр «Чырвоная зорка» МАН ГО-НЭН (Амурскі чалавек)

Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр 17 красавіка ВОЧНАЯ СТАРКА (Абш. несапраўдна)

Вышаў з друку, расылаюцца падпісчыкам і паступіў у продаж журнал „БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ“ № 3.

МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ БОЛЬШ ЗА ўСІХ Я ЛЮБЛЮ МІШКУ ЯКОГА МАМА КУПІЛА ўдзіячыым УНІВЕРМАГУ МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ

КАЛІ МОЖНА ЗАКЛЮЧАЦЬ СТРАХАВАННЕ ПАСЕВАЎ С.Г. КУЛЬТУР. Заклучаць страхаванне ад градзішчы, ліўняў, бур і агню можна як да пасеваў, так і пасля пасеваў ў любы час года: ад вымацак, вымавання, выправання, паводкі ад засухі — да канца сёбу, але не пасля тарнінаў, устаноўленых урадам для скажэння сярэб даданай культуры.

Доплечы гукавы кінотэатр БУДНАЯ БАТАГА

УПРАўЛЕННЕ СЯЦЕЙ ГОР. МЕНСКА ПРАПАНАУЕ ўсім ПРАДПРЫЕМСТАМ І ўСТАНОВАМ, якія НАМА, ЧАЮЦЬ ЗРАБІЦЬ ІЛЮМІНАЦЫЎ ДА ПЕРШАМАІСКІХ СВЯТ, ПРАДСТАВІЦЬ не пазней 20 красавіка г. г. У АДЗІЛ АВАЕНТАЎ (Савецкая, 126) НАСТУПНЫЯ ВЕСТКІ:

ЛЕПШЫЯ ПАДАРУНКІ ДЛ ЯДЦЕЙ Цікавыя, забавныя цацкі: ЯЛЫКІ, МЯЧЫКІ, РОЗНЫЯ НАСТАЛЬНЫЯ ГУЛВЫ, АУТАМАБІЛІ, ЗАВАДНЫЯ І ПЕДАЛЬНЫЯ КАНСТРУКТАРЫ, АЗІЯЧЫЯ РУЖЫ, РОЗНЫЯ ЗАВАДНЫЯ ЦАЦКІ І Т. Д. — НАБЫВАЙЦЕ ў адзіячыым УНІВЕРМАГУ № 1 МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ

МЕНСКАМУ БЕЛПЕДВУЧЫЛІШЧУ з 15 чэрвеня па 1 жніўня 1938 г. ПАТРЭБНЫ ІНТЭРНАТ І ПАКОІ ДЛ ЯЗВОНІКАЎ ПЕДВУЧЫЛІШЧА. 3 прапанованых апартамент па адрасу: Савецкая, 95, Валочны сектар з 12 гада, да 3 гадзін дні, або званіць па тэлефону 20-627. ДЫРКІЯ.